



Прыдарожны сэрвіс у нас даволі малады. Якое ж бачанне яго развіцця ў Дзержынскім раёне? Пытанне зусім не выпадковае, наколькі рэзгіт лічыцца варотамі сталічнай вобласці.



«Дотык да Мінска» — экскурсіі для невідучых і слабадзучых. А людзям, якія могуць бачыць, завязваюць вочы і з тэкставым суправаджэннем вядуць па маршруце.



У Кіеве ахвотныя турысты могуць зляпіць гаршчок з гліны, замовіць капейку на шчасце, якую выкуюць на вашых вачах. Сувеніры на вуліцах горада прапаноўваюць пераважна з нацыянальным каларытам.



Выдаецца з 9 жніўня 1917 г.

Аляксандр ЛУКАШЭНКА:

«КОШТ КВАДРАТНАГА МЕТРА ЖЫЛЛЯ ДЛЯ МАЮЧЫХ ПАТРЭБУ ПАВІНЕН БЫЦЬ НЯЗМЕННЫМ»

Учора Прэзідэнт Аляксандр Лукашэнка правёў нараду па пытаннях жыллёвага будаўніцтва, перадае карэспандэнт БелТА. А напярэдадні нарады былі праведзены маніторынг сітуацыі ў будаўнічай галіне. «Нявырашаныя пытанні парушэння заканадаўства больш чым дастаткова, галіна вельмі карумпавана. Як, дзе, у якіх маштабах — тут дакладна адказныя людзі», — сказаў кіраўнік дзяржавы, адкрываючы пасяджэнне.

Аляксандр Лукашэнка нагадаў аб сваім патрабаванні перайсці ў будаўніцтве на еўрапейскія стандарты. «Як выканана гэта? Як працуюць сёння праекцыйныя і канструкцыйныя службы? Скаргаў больш чым дастаткова, — адзначыў Прэзідэнт. — Хацелася б пачуць, за што мы плацім праекцыйным службам? Як раней, ціна аб'екта вышэйшая, значыць і зарплата вышэйшая ці наадварот?» Прэзідэнт раскрытыкаваў будаўніцтва за якасць і прадукцыйнасць працы. «Нікуды не варта, што прадукцыйнасць працы беларускіх будаўніцтваў значна ніжэйшая за сярэднееўрапейскі ўзровень», — лічыць кіраўнік дзяржавы.

«Што датычыцца спасылак на недахоп працоўных рэсурсаў, то адказ прасты: калі будзеце нармальна працаваць — якасна і прадукцыйна, то і заробкі атрымаюцца дастойныя, і п'ятанні з недахопам рабочых рук на будоўлях не ўзнікнуць», — сказаў кіраўнік дзяржавы. «І наогул, трэба паглядзець, колькі ў нас гэтых рабочых рук, калі ўзяць па ўдзельнай вазе, і параўнаць з Еўропай, дапусцім, з Германіяй. Я думаю, тады мы і зробім вывады, халае ў нас рабочых рук ці палавіна з тых, хто працуе, гультыаі і, як мне дакладвае, на трох работнікаў — два начальнікі», — адзначыў Прэзідэнт. Аляксандр Лукашэнка выказаў занепакоенасць правамі ў ходзе мадэрнізацыі домабудаўнічых камбінатаў. Акрамя таго, як дакладвае, пад пагрозай зрыву знаходзіцца выкананне заданняў па жыллёвым будаўніцтве ў Віцебскай вобласці. Кіраўнік дзяржавы адзначыў, што ў галіне ёсць і іншыя недахопы і нявырашаныя праблемы. «Калі мы не навядзём жорсткі парадок, усе намаганні па ўдасканаленні нарматыўнай базы не будуць варты і ломанага гроша! Нельга забываць, што ў будаўнічай сферы вырашаюцца важнейшыя пытанні, якія закранаюць інтарэсы практычна ўсіх грамадзян», — падкрэсліў Прэзідэнт.

КАТАЛІЦКАЯ ЦАРКВА ВЯДЗЕ Ў БЕЛАРУСІ ПРАВІЛЬНУЮ ПАЛІТЫКУ

Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка ў час сустрэчы з апостальскім нунцыем у Беларусі архібіскупам Клаўдыя Гуджэроці выказаў удзячнасць за падтрымку, якую Ватыкан аказвае Беларусі ў арганізацыі наладжвання адносін з Еўрапейскім саюзам, перадае карэспандэнт БЕЛТА.



«Проста абавязаны падзякаваць за падтрымку, якую аказвае нам у арганізацыі наладжвання адносін з ЕС. Нэважна, будзе ад гэтага вынік ці не, але я ведаю, што вы гэтага вельмі хочаце», — сказаў кіраўнік дзяржавы.

Аляксандр Лукашэнка падкрэсліў, што каталіцкая царква вядзе ў Беларусі вельмі правільную палітыку, актыўна працуе з насельніцтвам. «Мы ніколі не сустраклі такога разумення ад паслу Ватыкана, які ад нас, — дадаў кіраўнік дзяржавы. — Ведаем, што многія кіраўнікі Ватыкана прытрымліваюцца вашай пазіцыі па Беларусі, некаторыя з іх жадаюць наведаць яе. Перадзіць ім, што мы заўсёды з вялікім задавальненнем гатовы іх прыняць».

Клаўдыя Гуджэроці ў сваю чаргу адзначыў, што Беларусь заслужыла увагу. Апостальскі нунцы ў падкрэсліў, што маючы адбыцца візіт у краіну кардынала Жан-Луі Тарана — выразна знак той увагі, якую Ватыкан удзяляе ўмяцэнню беларуска-ватыканскіх адносін.



СТАРТ У ЛЕТА

У школьнікаў гарадскога пасёлка Шаркаўшчына пачалася першая змена ў спартыўна-аздараўчым лагэры. 55 навучнікаў малодшых класаў першай шаркаўшчынскай школы, а таксама дзеці з малазабяспечаных сем'яў штодня бавяць вольны час, удзельнічаючы ў спартыўных гульнях, а таксама знаходзячы

сябе ў гуртках па інтарэсах — танцавальным, музычным, камп'ютарным, рукдэльным. А яшчэ вучацца бяспецы паводзін на дарозе, асвойваюць ваджэнне веласіпедаў, адначасова і выкананне правілаў руху. Займаецца з дзецьмі вопытны школьны педагог Альдона Корсак (на фотаздымку).

АДРАДЖЭННЕ ПАСЛЯ КАТАСТРОФЫ

Дзень выбуху на чацвёртым энергоблоку Чарнобыльскай АЭС раскалоў сьведомасць многіх людзей на «да» і «пасля». Сотні вёсак і пасёлкаў ператварыліся ў «раскіданыя гнезды». На пераадоўленне наступстваў аварыі дзяржава ўжо патраціла астраганічную суму ў дваццаць мільярдў долараў. А ў грамадскай сьведомасці моцна ўкараніўся стэрэатып аб небяспецы вырабленых на забруджаных тэрыторыях тавараў. Але ці так гэта?

— Хоць ад моманту катастрофы і прайшло васьм ужо дваццаць сем гадоў, але большая частка насельніцтва па-ранейшаму аднолькава ставіцца да ўсіх пацярпелых ад Чарнобыля мясцін. Хаця тут трэба размяжоўваць адселеныя зоны і пацярпелыя тэрыторыі, дзе жывуць людзі, існуе вытворчасць — гэта два розныя паняцці, — мяркуе начальнік аддзела навуковага забеспячэння і міжнароднага супрацоўніцтва Дэпартамента па ліквідацыі наступстваў катастрофы на ЧАЭС МНС Беларусі Ігар Семяняня. — Некаторыя крыніцы ў інтэрнэце пішуць, што ўся прадукцыя, выпушчаная на тэмтэйшых прадпрыемствах, вельмі забруджаная і небяспечная. Хоць гэта можна абвергнуць вельмі яркімі прыкладамі: у Хойніцкім раёне з малака вырабляецца бялок казёін, які адпраўляецца на экспарт, і не куды-небудзь, а ў Злучаныя Штаты.

Зараз жа павышаны фон радыяцыі адзначаецца амаль у дзвюх з паловай тысячак населеных пунктаў Беларусі. У большасці з іх сярэдняга гадавая доза выпраменьвання не перавышае існуючага санітарнага-гігіенічнага нарматыву ў адзін мілізіверт. Пры гэтым на карце свету можна адшукаць густанаселеныя рэгіёны, дзе гэтая лічба павялічваецца ў дзясяткі разоў — некаторыя раёны Бразіліі, Індыі, поўнач Ірана... Для параўнання — чалавек, які за савецкім часам рабіў рэнтгенацкалію стравініка, за раз атрымліваў трыццаціразовую гадавую дозу.

■ Свято ў акне ЖЫВЕ СЛАБАДА!

Марыя Піліпаўна Салагуб — адзіная жыхарка вёскі Слабада Клімавіцкага раёна. У свае восемдзесяць баба Маня самастойна трымае гаспадарку і не скардзіцца на жыццё.

Вялікі, чысты, з гаспадарчымі пабудовамі двор Марыі Піліпаўны абнесены плотам. Акуратна ляжаць нарыхтаваныя дровы, мітусяцца куры, заліствіта брэшка навізаны на ланцуг сабака. Ніколі не падумаеш, што усё гэта — справа рук адной бабулі. З пуні выходзіць сама гаспадыня — невялікага росту ўсмешлівага жанчына. Вядзе ў хату. Вялікія светлыя сёнцы, пафарбаваныя ў сіні колер. Камода, стол, на покуці — абраз у ручніку, пад ім — ложка. Далей — пакой, падзелены на дзве паловы фіранкай. У адной палове — шафа, ложка, крэсла, у другой — кухня з вялікай печу. За гэтым пакоём — яшчэ адзін.

На пытанне, як яна тут жыве, баба Маня адказвае: «Памалу. Вось там маладыя з'ехалі, а старыя засталіся. І тое, паехалі былі ў Клімавічы. Там пажылі год пяць і назад «прыехалі» да нас, на могілкі ў Судзілы (усредняя вёска — Аўт.)».



За ваколіцай двор бабы Мані.

ДЗЕНЬ З МІНПРАЦЫ І САЦАБАРОНЫ Ў ГОМЕЛЬСКОЙ ВОБЛАСЦІ

6-7 чэрвеня ў Мазыры і Калінкавічах пройдзе акцыя «Дзень з Міністэрствам працы і сацыяльнай абароны».

Гэта ўжо трэці этап акцыі, якая стартвала летася. Яе праграма ўключае сустрэчы з працоўнымі калектывамі прадпрыемстваў і жыхарамі рэгіёна, асабісты прыём грамадзян і прадстаўнікоў юрыдычных асоб кіраўніцтвам Мініпрацы і сацабароны, кансультацыі і тэматычныя «прамыя тэлефонныя лініі», працу электроннай прыёмнай.

У рамках акцыі намеснік міністра працы і сацыяльнай абароны Аляксандр РУМАК правядзе сустрэчу з прадстаўнікамі Мазырскага райвыканкама, грамадскіх арганізацый. Ён нападас яе будзе праведзена шырокая распушчальная праца па пытаннях кампетэцый міністэрства, знойдзены разніны канкрэтных праблем, з якімі звернуцца людзі. Вельмі важна таксама для арганізатараў акцыі даведацца меркаванне людзей аб тым, наколькі эфектыўна на месцах вырашаюцца сацыяльна-працоўныя задачы.

Чарговы этап праекта пройдзе ўжо ў другім паўгоддзі гэтага года ў Віцебскай вобласці.

Святлана БУСЬКО.

ХРОНІКА АПОШНІХ ПАДЗЕЙ

ТУРЦЫЯ ПРАТЭСТУЕ

За апошнія два дні ў сутыкненнях дэманстрантаў з паліцыяй у Турцыі пацярпела больш за тры тысячы чалавек, паведавае CNN. Медыкі адзначылі, што 26 пацярпелых знаходзяцца ў вельмі цяжкім альбо крытычным стане. Прэм'ер-міністр Турцыі Рэджэп Таіп Эрдаган абвінавачвае ў арганізацыі беспарадкаў сваіх палітычных апанентаў, якія спрабуюць, на яго думку, адпрацаваць такім чынам за паразу на выбарах. Эрдаган таксама не выключыў, што за падзеямі апошніх дзён стаяць экстрэмісты, якія дзейнічаюць па замове з-за мяжы. Беспарадкі пачаліся 31 мая ў Стамбуле і хутка распаўсюдзіліся на тэрыторыю амаль усёй краіны. Падставой для сутыкненняў з паліцыяй паслужыў жорсткі разгон паліцый жыхароў Стамбула, якія пратэставалі супраць рэканструкцыі парку, што прылягае да плошчы Таксім. У адказ на вуліцы выйшлі тысячы стамбульцаў і жыхароў іншых гарадоў, а акцыя з экалагічнай ператварылася ў палітычную, бо дэманстранты сталі патрабаваць адстаўкі ўрада.

НА ЕУРОПУ АБРЫНУЛІСЯ ЛІУНІ

У Чэхіі, Германіі і Аўстрыі пасля некалькіх дзён праліўных дажджоў выйшлі з берагоў ракі, у тым ліку Дунай, Влтава, Эльба і іх прытокі. Практычна цалкам затоплены баварскі горад Пасау, паводка пагражае Празе. У шэрагу раёнаў уведзена надзвычайная становішча. Ахвярамі стыхій сталі ўжо сем чалавек, яшчэ васьм прапалі без вестак. Улады адсалі тысячы людзей з раёнаў заталплення. Эканамічны ўрон яшчэ не падлічаны, але ён, відавочна, будзе значным. Між тым сіноптыкі даюць несупаўняльныя прагнозы: канца дажджам не відаць.

НЯМЕЦКАЯ МОВА ПАЗБАВІЛАСЯ САМАГА ДОУГАГА СЛОВА

З нямецкай мовы знікне яе рэкордна доўгае слова, якое складаецца з 63 літар, перадае тэлеграфічная кампанія AP. Слова Rindfleischetikettierungsüberwachungsaufgabenübertragungsgesetz (што ў перакладзе з нямецкай значыць «закон аб размяржаванні абавязкаў па наглядае за маркіроўкай ялавічыны») уваходзіла да нядаўняга часу ў назву закона федэральнай зямлі Мекленбург — Пярэдняя Памаранія. Адапаведны дакумент быў прыняты ў 1999 годзе для кантролю за каровым шаленствам. Мясцовы ландтаг 29 мая прыняў рашчэнне адмяніць гэты закон, які скарачана згадваўся ў прэсе як RkReUAUG. У сувязі са з'яўленнем новых нарматыўных актаў неабходнае ў ім адпала. Рэкардсменам цяпер стане слова Donaldampfschiffahrtsgesellschaftskapitänswitwe з 48 літар, якое азначае «удава капітана параходнага таварыства на Дунаі».

ПАДРАБЯЗНАСЦІ ПРАВІЛЬНЫ РАЦЫЁН ЗДОЛЬНЫ ВЫРАТАВАЦЬ ПАМЯЦЬ

Вядома, што некаторыя прадукты дапамагаюць захаваць памяць і падтрымаць работу мозга. The Times of India прыводзіць спіс такіх суперпрадуктаў.

Па-першае, гэта тлустая рыба. Як было неаднаразова даказана, тлустыя кіслоты амега-3, якія можна знайсці ў сардэчных, ласосі і макрэлі, пазітыўна ўплываюць на здароўе чалавека ў цэлым і мозга ў прыватнасці. Другі пункт — зялёная агародніна. Шпінат і броккалі — ідэальны варыянт. У іх змяшчаецца ў вялікай канцэнтрацыі цэлы катэгорыі з антыаксідантаў нахталат вітаміну С, бэта-караціну і солі флаволаі кіслаты. Які — каштоўная крыніца вітамінаў і мінеральных рэчываў — апынуліся на трэцім пазіцыі. Жалеза, ёд, вітамін В₁₂ — вось асновы «плюсы» яек. Апошнія два суперпрадукты — зялёны чай і шакалад. Чай добра падтрымлівае ўзровень вады ў целе, павышае уважлівасць, паляпшае памяць і зніжае рызыку развіцця прыдуркаватасці. Шакалад — лепшы прадукт для мозга. Ён змяшчае ў сабе флаванойды — злучэнні, якія стымулююць мозг і фарміраванне новых нейронаў, паляпшаюць канфігійныя злучэнні і прыток крыві. І трэба памятаць: карысны менавіта цёмны шакалад.

СІНОПТЫКІ ПРАГНАЗУЮЦЬ СПЯКОТНЫ СЕЗОН

Нагледзячы на даволі халады беларускага гідраметэцэнтра ўпэўнены, што гэтым летам сапраўды цёплым і нават гарачым дзён будзе больш, чым у мінулыя гады.

Як адзначыў начальнік службы гідраметэапрагнозаў Рэспубліканскага гідраметэцэнтра Мінпрыроды Дзмітрый РАБАУ, сярэдняя тэмпература паветра ў бліжэйшыя тры месяцы прагна-




Фота Аляксандр КІШЧУК

зуецца прыкладна на 1—2 градуса вышэй за кліматычную норму. Такое павелічэнне тэмпературы летам гадоўны эксперт па надвор'і звязвае, у першую чаргу, з працягам на нашай планеце перыяду глабальнага пацяплення. Сіноптыкі адзначаюць, што клімат у нашай краіне паступова робіцца больш трапічным. Такія кліматычныя змяненні не толькі спрыяюць нашай сельскай гаспадарцы, бо пачынаюць лепш выспяваць паўднёвыя культуры, але і выклікаюць павелічэнне колькасці засух.

Як паведаміла карэспандэнту «Звязды» спецыяліст гідраметэцэнтра Волга ФЯДОТАВА, сярэднямесячная тэмпература паветра ў чэрвені прагназуецца на 1 градус вышэй за кліматычную норму, якая складае ад плюс 15 градусаў па паўночным захадзе да 17 цяпла па паўднёвым усходзе. Колькасць ападкаў у чэрвені прагназуецца блізкай да нормы (норма па краіне — 69—87 мм), а па поўначы — у межах 70—75 працэнтаў ад кліматычнай нормы.

Сіноптыкі падлічылі, што на працягу ўсёй першай дэкады чэрвеня па паўднёвым захадзе краіны амаль штодзёна будзе ісці кароткачасовыя дажджы, месцамі навальніцы. Увогуле ў гэтыя дні тэмпература паветра ўначы складзе плюс 10—16 градусаў, а ўдзень — да 21—27 цяпла. Паводле папярэдніх прагнозаў, у першыя дні другой дэкады чэрвеня ў нашай краіне будзе ісці кароткачасовыя дажджы, а ў асобных раёнах навальніцы і шквалістае ўзмацненне ветру парывамі да 15—20 м/с. Тэмпературны фон уначы захаваецца ў межах 10—17 градусаў, а ўдзень будзе ад 19 да 25 цяпла. Разам з тым у гэтыя дні чакаецца палыхаданне на поўначы Беларусі.



Удзельнікам, гасцям і наведнікам Беларускага аграпрамысловага тыдня Паважаныя таварышы! Віншую вас з адкрыццём самага буйнага і самага аўтарытэтнага форуму аграрыяў рэспублікі — Беларускага аграпрамысловага тыдня.

Наша сельская гаспадарка, перапрацоўчая прамысловасць развіваюцца інавацыйным шляхам, аснову якога складаюць тэхніка-тэхналагічныя мадэрнізацыя вытворчасці, рост ураджайнасці сельскагаспадарчых раслін і прадукцыйнасці жывёл, захаванне і павышэнне ўрадлівасці зямлі.

Спецыялізаваная выстаўка самых сучасных дасягненняў аграрнай і тэхнічнай навукі, сельскагаспадарчага машынабудавання — гэта значны фактар іх паскоранага укаранення.

З задавальненнем адзначаю ўзрастанне цікавасці да такіх мерапрыемстваў, актыўны ўдзел у іх як беларускіх, так і замежных прадпрыемстваў і арганізацый.

Упаўнены, што ў рамках гэтага Тыдня адбудзецца дагварны абмен ведамі і вопытам, будуць заключаны ўзаемавыгадныя кантракты, зроблены важныя крокі на шляху развіцця прагрэсіўнага супрацоўніцтва.

Зычу вам здароўя, творчага натхнення, поспеху! Добра і шчасця.

Прэзідэнт Рэспублікі Беларусь Аляксандр ЛУКАШЭНКА.

ГАРАНТЫЯ ХАРЧОВАЙ БЯСПЕКІ

Учора ў Мінску адрылася Міжнародная спецыялізаваная выстава «Белара-2013».

На адкрыцці міністр сельскай гаспадаркі і харчавання Леанід Зацэ звярнуў асабліваю ўвагу на тое, што Беларусь застаецца адным з лідараў у вытворчасці сельскагаспадарчай прадукцыі і не страціла свой сегмент нават пасля ўступлення Расіі ў Суветную гандлёвую арганізацыю. Рост экспарту ў гэтай галіне летас склаў 125% адносна 2011 года. А за 4 месяцы сёлета экспарт павялічыўся амаль на 20%. Беларусь шукае ўсё новыя замежныя рынкі, дзе прапануе свой тавар, — Інданзія, Бразілія, В’етнам і іншыя.

Міністр лічыць, што наш аграпрамысловы комплекс «забяспечвае харчовую бяспеку і сур’ёзныя наступленні валютнага рэзерву». У 2012 годзе бюджэт краіны атрымаў 5 млрд долараў за кошт экспарту сельскагаспадарчай прадукцыі. «Таму сёння, прадстаўляючы сваю прадукцыю, распрацоўкі на аграрным форуме, мы ставім задачу, каб наш прадукт быў канкурэнтаздольным, даступным па цане, ні ў якім разе не страціў свае спажывецкія якасці», — заявіў Леанід Зацэ.

Між іншым, Беларусь плануе значна павялічыць супрацоўніцтва з Краснадарскім краем, які з’яўляецца вялікім аграпрамысловым цэнтрам. Есць надзея, што там будуць створаны сумесныя прадпрыемствы па перапрацоўцы мяса і малака. Міністр спадзяецца, што пры гэтым будуць выкарыстоўвацца беларускія тэхналогіі і сыравіна. Такое супрацоўніцтва дасць нашай краіне магчымасць пашырыць свой уплыў на расійскім рынку.

Уладзіслаў СОУПЕЛЬ.

БУДУЧЫНЯ ЗА ДЫЯЛОГАМ

Учора ў Палаце прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Беларусі адбылася сустрэча парламентарыяў з прадстаўніком АБСЕ па пытаннях свабоды СМІ Дуньяй Міятавіч.

«Думаю, што ад знаходжання спадарыні Міятавіч на беларускай зямлі варта чакаць, па-першае, аф’ёртынасці, а па-другое, гаюнасці да раўнапраўнага ўзаемапаважлівага дыялогу», — заявіў Мікалай Самасейка, старшыня Пастаяннай камісіі па міжнародных справах. Па яго словах, Беларусь да падобнага дыялогу гатовая: «Менавіта за такім дыялогам будучыня, паколькі аналіз санкцый Еўрапейскага саюза паказваў, што яны былі контрпільнымі і не толькі не мелі станоўчага эфекту, а і прынеслі прама супрацьлеглыя вынікі». Далугат падкрэсліў, што Дуняі Міятавіч неабходна сфарміраваць асабіста меркаванне, а не абпірацца на чыесыі думослы.

Прадстаўніца АБСЕ ў сваю чаргу заявіла, што таксама вельмі рада сустрэчы з беларускімі парламентарыямі і чакае таго ж самага — дыялогу. На думку спадарыні Міятавіч, «усе заканадаўчыя акты, звязаныя з прэсай, павінны быць дружалюбнымі ў дачыненні да сродкаў масавай інфармацыі, павінны заахоўваць да развіцця, а не абмяжоўваць іх». «Я выказаю глыбокую павагу да ўладаў Беларусі. Але мая роля заключаецца ў тым, каб увесь час нагадваць уладам пра іх абавязальнасць у сфэры СМІ».

Уладзіслаў КУЛЕЦКІ.

АДРАДЖЭННЕ ПАСЛЯ КАТАСТРОФЫ

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

Гэта адзін з доказаў таго, што пацярпелыя тэрыторыі паступова аднаўляюцца. Праўда, працэс гэты ідзе даволі марудна — поўначку радыёактыўныя іздзіў і стронцый зніжыць за беларускай зямлі толькі праз трыста гадоў. Таму не трэба грэбаваць радыяцыйным кантролем грыбю і ягад, надоегнага малака… Тым больш што нормы кантролю ў Беларусі — адны з самых жорсткіх у свеце. А сама яго сістэма ў нашай краіне мае ажно тры ўзроўні — дзяржаўны, ведамасны і грамадскі.

На забруджаных беларускіх землях зараз працяваюць крыху больш за мільён чалавек. Яны заняты не толькі ў сельскай гаспадарцы, але і на высокатэхналагічных прамысловых прадпрыемствах, дзе ў апошні час пачалася актыўная мадэрнізацыя. Каб прыцягнуць да іх большую ўвагу з боку патаэнцыйных інвестараў, па даручэнні Дэпартаментна па ліквідацыі наступстваў катастрофы на Чарнобыльскай АЭС быў створаны і прэзентаваны альбом «Экожурсы ў аднаўленне».

— Наша ідэя не грунтуецца на нейкіх камерцыйных мэтах, — гаворыць кіраўнік праекта, дырэктар Беларускага аддзялення Расійска-беларускага інфармацыйнага цэнтра па праблемах наступстваў катастрофы на Чарнобыльскай АЭС Зоя ТРАФІМЧЫК. — Мы проста хочам зрабіць так, каб гэтыя прадпрыемствы заўважылі не толькі нашы суаічыннікі, але і міжнародная супольнасць. Мы імкнёмся разбурыць многія стэрэатыпы — сярод іншага, даказаць, што гэтыя землі не ператварыліся ў мёртвую зону…

Валяр’ян ШКЛЕННІК.

ЗАКОН РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ

АБ УНЯСЕННІ ЗМЯНЕННЯЎ І ДАПАЎНЕННЯЎ У НЕКАТОРЫЯ ЗАКОНЫ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ

Прыняты Палатам прадстаўнікоў 17 красавіка 2013 года Ухвалены Саветам Рэспублікі 18 красавіка 2013 года

Арткyкул 1. Унесці ў Закон Рэспублікі Беларусь ад 14 чэрвеня 2003 года «Аб дзяржаўнай службе ў Рэспубліцы Беларусь» (Нацыянальны рээстр прававых актаў Рэспублікі Беларусь, 2003 г., № 70, 2/953; 2008 г., № 184, 2/1506; 2009 г., № 136, 2/1572) наступныя змяненні і дапаўненні:

1. У падпункце 1.10 пункта 1 артыкула 33 словы «ўжыванне наркатычных або» замяніць словамі «ўжыванне наркатычных сродкаў, псіхатронных рэчываў, іх аналагаў».

2. У падпункту 1.1 або 1.2 пункта 1 артыкула 44:
1.2.1. п. 1.1.1 і 1.2.1 пасля слоў «Службы бяспекі Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь», дапоўніць словамі «цэнтральны апарат Дзяржаўнай інспекцыі аховы жывёльнага і расліннага свету пры Прэзідэнце Рэспублікі Беларусь.»;
падпункты 1.1.2 і 1.2.2 дапоўніць словамі «, абласныя і мікрабюжныя інспекцыі аховы жывёльнага і расліннага свету пры Прэзідэнце Рэспублікі Беларусь.»;

3. Артыкул 47 выклікаці ў наступнай рэдакцыі:

«Артыкул 47. Гаранты праваў дзяржаўнага служачага ў сувязі з ліквідацый дзяржаўнага орга-

«КОШТ КВАДРАТНАГА МЕТРА ЖЫЛЛЯ ДЛЯ МАЮЧЫХ ПАТРЭБУ ПАВІНЕН БЫЦЬ НЯЗМЕННЫМ»

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

Што тычыцца падыходу да выкарыстання дзяржрэсурсаў для льготнага Kredытавання будаўніцтва жылля, то яны патрабуюць якаснага змянення, заявіў Прэзідэнт. «Патрэбнасць у даступным жыллі ўзрастае, а дзяржаўныя рэсурсы не бязмежныя. — падкрэсліў кіраўнік дзяржавы. — У часткі насельніцтва пачалі з’яўляцца ўтрыманскія настроі. Дайшлі да таго, што жыллё, пабудаванае з дзяржпадтрымкай, сталі перапрадаваць, здаваць у арэнду. Наогул, выкарыстоўваць не па мэтавым прызначэнні», — сказаў Прэзідэнт. Аляксандр Лукашэнка адзначыў, што менавіта таму была прынята новая Канцэпцыя дзяржаўнай жыллёвай палітыкі, у аснову якой закладзены прынцып пашырэння магчымасцяў грамадзян самастойна вырашаць сваё жыллёвае пытанне.

Аляксандр Лукашэнка падкрэсліў, што гэта не значыць, што поўначку адмяняюцца дзяржпадтрымкі, лгатаванне і падтрымка, яны захоўваюцца, але змяняюцца аб’ёмы і форма прадастаўлення. Падтрымка становіцца больш адраснай, улічваюцца рэальныя фінансавыя магчымасці людзей, уводзіцца больш жорсткі кантроль за яе мэтавым выкарыстаннем.

У прыватнасці, закладваюцца такія новыя падыходы, які будаўніцтва жылля па дзяржзаказе, пашырэнне магчымасцяў самастойнага жыллёвага будаўніцтва і аблягчэнне ўдзелу ў долевым будаўніцтве, а таксама ўзвядзенне арэнднага жылля.

Што датычыцца будаўніцтва жылля па дзяржзаказе, то гэтай формай будуць карыстацца грамадзяне, якія знаходзяцца на ўліку і маюць права на атрыманне льготных Kredытаў на жыллё. Адпаведны ўказ па гэтым пытанні падпісані. Аляксандр Лукашэнка адзначыў, што сутнасць дзяржзаказу заключаецца ў тым, што грамадзяне не будуць прымачь удзел у працэсе ўзвядзення жылля. Спачатку дзяржзаказчыкі (УКБ або іншыя арганізацыі з доляй дзяржавы больш як 50 працэнтаў) будуюць дом, затым ужо гатовая жылё прапануецца чаргавым па цэнах, якія склаліся на дату ўводу дома ў эксплуатацыю, з прадастаўленнем льготнага Kredыту.

«Пры такім парадку набалелыя для насельніцтва пытанні тэрмінаў, якасці, цаны будаўніцтва ўзнікаць не павінны. Будзе ліквідавана дрэнная практыка дадатковых фінансавых лабораў з людзей з-за затрымак пускавых аб’ектаў або па іншых прычынах. Ствараюцца ўмовы для рытмічнай работы будаўнічых арганізацый», — лічыць Прэзідэнт.

Аляксандр Лукашэнка падкрэсліў, што і да будаўніцтва жылля вельмі жорсткае патрабаванне: «Цяпер уласную непаваротлівасць

ЖЫВЕ СЛАБАДА!

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

Марыя Піліпаўна жыве ў Слабадзе, як выйшла замуж, — з 1957 года. З мужам пражылі разам 53 гады, ды ўжо тры гады, як ён пайшоў у лепшы свет. Сама ж баба Маня — з вёскі Рэкта, што за чатыры кіламетры за лесам. Зараз там жыўць пяць чалавек. А на паміж гаспадыні ў Слабадзе і навакольных вёсках бурліла-вірвала жыццё. Узгадваючы мінуўшчыну, старая вайкае: «Вой-ёй-ёй, дзяткачка, колькі тут моладзі было! На выгане рабілі сцэны, пастанюкі — Божа ты мой, Божа! Колькі чаго было…».

У бабы Мані тroe дзяцей: адзін сын жыве непадалёк у аграгарадку Родня, другі — у Хорцішках, дачка — у Клімавічах.

Дзеці пастаняна прыязджаюць да Марыі Піліпаўны, дапамагаю па гаспадарцы. А яна, трэба сказаць, немалая: і конь ёсць, і карова, і куры, і параса. Акрамя таго, старая садзіць гарод: бульба, збожжа — усяго патроха. Але ехаць жыць да дзяцей баба Маня не хоча. Задумаўшыся, пра-

цыгла адказвае: «А што ж я да дзяцей пайду? Можа, замінаць ім буду. Няхай лепш яны да мяне прыйдуць. Някэска было, каб прыйшоў хто жыць». Але старая разумее, што ў дзяцей шмат часу займае работа. Тама ж баба Маня — з вёскі Рэкта, што за чатыры кіламетры за лесам. Зараз там жыўць пяць чалавек. А на паміж гаспадыні ў Слабадзе і навакольных вёсках бурліла-вірвала жыццё. Узгадваючы мінуўшчыну, старая вайкае: «Вой-ёй-ёй, дзяткачка, колькі тут моладзі было! На выгане рабілі сцэны, пастанюкі — Божа ты мой, Божа! Колькі чаго было…».

У бабы Мані тroe дзяцей: адзін сын жыве непадалёк у аграгарадку Родня, другі — у Хорцішках, дачка — у Клімавічах. Дзеці пастаняна прыязджаюць да Марыі Піліпаўны, дапамагаю па гаспадарцы. А яна, трэба сказаць, немалая: і конь ёсць, і карова, і куры, і параса. Акрамя таго, старая садзіць гарод: бульба, збожжа — усяго патроха. Але ехаць жыць да дзяцей баба Маня не хоча. Задумаўшыся, пра-

выхадной дапамогі ў памеры, які перавышае памер выхадной дапамогі, вызначанай заканадаўствам аб працы, не выплачваюцца.

Беспрацоўным з ліку дзяржаўных служачых, звольненым у сувязі з ліквідацыяй дзяржаўнага органа, скарачэннем колькасці або штату работнікаў пенсія па ўзросце дзяржаўным служачым прызначаецца і выплачваецца дэтрмінава ў парадку і на ўмовах, вызначаных заканадаўствам.».

4. Падпункт 1.3 пункта 1 артыкула 51 выключыць.

Артыкул 2. Унесці ў Закон Рэспублікі Беларусь ад 15 чэрвеня 2006 года «Аб занятасці насельніцтва Рэспублікі Беларусь» (Нацыянальны рээстр прававых актаў Рэспублікі Беларусь, 2006 г., № 94, 2/1222; 2009 г., № 16, 2/1558; 2011 г., № 140, 2/1877) наступныя змяненні:

1. Частку трэцюю артыкула 22 выключыць.

2. У артыкуле 23:

часткі пятую і шостую выключыць;

часткі сёмую — дзясятую лічыць адпаведна часткамі пятай — восьмай.

3. У артыкуле 24:

і расхлябанасць будаўнікі не прыкрыюць пэрабоямі з фінансаваннем або іншымі непа- радкамі».

Паводле слоў Прэзідэнта, для грамадзян, якія стаць на ўлік маючых патрэбу ў паляпшэнні жыллёвых умоў, але не маюць права на атрыманне льготнага Kredыту, пашыраюцца магчымасці самастойнага жыллёвага будаўніцтва, аблягчаецца ўдзел у долевым будаўніцтве. Аляксандр Лукашэнка нагадаў, што асобнымі дзяржаўнымі банкамі ў лютым прынята рашэнне аб зніжэнні працэнтнай стаўкі ў беларускіх рублях для грамадзян, якія маюць патрэбу ў паляпшэнні жыллёвых умоў, што будзе садзейнічаць развіццю Kredытавання жыллёвага будаўніцтва. Акрамя таго, асобным рашэннем Прэзідэнта будзе дадзена права дзяржаўным арганізацыям і гаспадарчым таварыствам прадастаўляць сваім работнікам, якія маюць патрэбу ў паляпшэнні жыллёвых умоў, льготныя пазыкі на будаўніцтва, рэканструкцыю або набыццё жыл- лых памешканняў. Аляксандр Лукашэнка адзначыў, што ў выпадках, калі ў арганізацыі няма маючых патрэбу ў паляпшэнні жыллёвых умоў, такія пазыкі могуць да- вацца і іншым работнікам, толькі на менш льготных умовах.

«Калі сярэдняя зарплата \$300, то і цана квадратнага метра павінна быць такой, калі сярэдняя зарплата \$500 — квадратны метр для маючых патрэбу ў паляпшэнні жыллёвых умоў павінен каштаваць не вышэй за \$500, але ніяк не \$1,5-2 тыс.»

Прэзідэнт падкрэсліў, што пачынаючы з 1996 года і да гэтага часу жыллё з’яўляецца важнейшым прыярытэтным напрамкам дзяржаўнай сацыяльна-эканамічнай палітыкі. Штогод у краіне ўводзіцца амаль 5 млн кв.м, і па гэтым паказчыку на душу насельніцтва Беларусь апырджвае ўсе постсавецкія рэспублікі. Прытым ільвіная доля кватэр адводзіцца маючым патрэбу ў паляпшэнні жыллёвых умоў і будуюцца за кошт сродкаў дзяржавы.

Аляксандр Лукашэнка падкрэсліў, што ў краіне будзе нарошчывацца будаўніцтва арэнднага жылля, прадугледжанага для грамадзян, якія не маюць магчымасці па- будоваць і набыць жыллё в аўласнасць, у тым ліку якія не маюць права на атрыманне дзяржаўнай падтрымкі. Прэзідэнт нагадаў, што рэалізацыю гэтага новага праекта пачалі ўжо ў Мінску, адкрыўшы будаўніцтва першага жылга комплексу «Магістр» для прадстаўлення кватэр у арэнду тэрмачай і навуковай інтэлігенцыі.

Аляксандр Лукашэнка падкрэсліў, што ў краіне практычна завяршэнка фарміраванне нарматыўнай прававой базы для рэалізацыі Канцэпцыі дзяржаўнай жыллёвай палітыкі. «Аднак трэба прызнаць, што сама па сабе нарматыўная прававая база не можа забяспечыць поўны поспех у справах і выкананні намечанага. Усё залежыць ад канкрэтных людзей. У першую чаргу ад работнікаў жыллёва-будаўнічага комплексу краіны, ад спецыялістаў да кіраўнікоў галіны», — лічыць кіраўнік дзяржавы.

Аляксандр Лукашэнка падкрэсліў, што ў краіне практычна завяршэнка фарміраванне нарматыўнай прававой базы для рэалізацыі Канцэпцыі дзяржаўнай жыллёвай палітыкі. «Аднак трэба прызнаць, што сама па сабе нарматыўная прававая база не можа забяспечыць поўны поспех у справах і выкананні намечанага. Усё залежыць ад канкрэтных людзей. У першую чаргу ад работнікаў жыллёва-будаўнічага комплексу краіны, ад спецыялістаў да кіраўнікоў галіны», — лічыць кіраўнік дзяржавы.



(пары — Аўт.) разыходзяцца. Раней неяк не так было. Ужоўжыноу — і жыцьцё вобраз на сваёй зямлі.

А цяпер не разумее я: адзін слова не так сказаў, а той яму адказаў. На гэта не трэба глядзець. Жыцьцё трэба так: адзін сярдуе — іншы хай панаўчаць, а тады ўжо наадварот. І — крый, Божа! — помсціць адно аднаму».

Пра асноўныя навіны Марыя Піліпаўна дазнаецца ад дзяцей. Газеты ўжо не вылісвае, бо паштальёны не хочуць насіць — да-

«КОШТ КВАДРАТНАГА МЕТРА ЖЫЛЛЯ ДЛЯ МАЮЧЫХ ПАТРЭБУ ПАВІНЕН БЫЦЬ НЯЗМЕННЫМ»

«Цяпер задача ў тым, каб пашырыць маштабы такога будаўніцтва, уключыць у яго больш шырокае кола ўдзельнікаў, надаць гэтаму перспектыўнаму напрамку агульнанацыянальны характар», — сказаў кіраўнік дзяржавы.

Прэзідэнт адзначыў, што ўраду, аблвыканкамамі і Мінскаму гарвыканкаму дадзены даручэнні ўзяць на кантроль пытанні будаўніцтва арэнднага жылля і дабіцца таго, каб такое будаўніцтва за кошт бюджэту праводзілася з мінімальнай рэнтабельнасцю, а будаўнічымі арганізацыямі пры пазабюдзетных крыніцах фінансавання — па цэнах, якія не перавышаюць рыначныя. Акрамя таго, да зацкаўленых даведзены планавыя заданні па будаўніцтве арэнднага жылля на 2013—2015 года на ўсёй тэрыторыі краіны. Паводле слоў кіраўніка дзяржавы, рэалізацыю гэтых заданняў павінны ажыццяўляць як дзяржаўныя, так і прыватныя арганізацыі з выкарыстаннем рэальных крыніц фінансавання. Аляксандр Лукашэнка падкрэсліў, што ў цэлым па краіне да канца пачтодзі павінна быць узведзена не менш як мільён квадратных метраў таго жылля.

Акрамя таго Прэзідэнт адзначыў, што ў людзей многа скаргаў на павелічэнне кошту жылля, зацягванне тэрмінаў уводу яго ў эксплуатацыю, нізкую якасць будаўнічых работ. «Маё патрабаванне застаецца ранейшым і нязменным: цана квадратнага метра для маючых патрэбу ў паляпшэнні жыллёвых умоў павінна быць на ўзроўні, не вышэйшым за сярэднюю зарплату па краіне. Калі сярэдняя зарплата \$300, то і цана квадратнага метра павінна быць такой, калі сярэдняя зарплата \$500 — квадратны метр для маючых патрэбу ў паляпшэнні жыллёвых умоў павінен каштаваць не вышэй за \$500, але ніяк не \$1,5-2 тыс.» — падкрэсліў кіраўнік дзяржавы.

Прэзідэнт нагадаў аб тым, што свае патрабаванні, якія датычацца развіцця будаўнічага комплексу, выказаў 1 сакавіка на пашыраным пасяджэнні ўрада, адрасуючы іх канкрэтна міністру Анатолю Нічкасаву і віцэ-прэм’еру Анатолю Калініну. «Прайшло тры месяцы. Сёння ад кіраўніцтва галіны я чакаю дакладных адказаў, як вырашаюцца існуючыя праблемы», — сказаў кіраўнік дзяржавы.

Аляксандр Лукашэнка падкрэсліў, што ў краіне практычна завяршэнка фарміраванне нарматыўнай прававой базы для рэалізацыі Канцэпцыі дзяржаўнай жыллёвай палітыкі. «Аднак трэба прызнаць, што сама па сабе нарматыўная прававая база не можа забяспечыць поўны поспех у справах і выкананні намечанага. Усё залежыць ад канкрэтных людзей. У першую чаргу ад работнікаў жыллёва-будаўнічага комплексу краіны, ад спецыялістаў да кіраўнікоў галіны», — лічыць кіраўнік дзяржавы.



А тэлевізар старая глядзіць і адарванай ад свету сябе не лічыць, хоць адна дарога да Слабады праз лес ды па мосце праз рэчку ўшчэнт зарасла — засталася толькі палытва. І тая падчас дажджю месцамі пераўтвараецца ў балота, і прасцаі па ёй немагчыма. А зімой, «Зімой трактар дарогу чысціць, разы тры прыязджае. А мне больш і не трэба».

Дзіяна СЕРАДЗЮК.

Фота аўтара.

Клімавіцкі раён.

					ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА РУП «БЕЛСПЕЦКОНТРАКТ»
					11 июля 2013 года проведет 13-ый открытый аукцион по продаже имущества республиканской собственности
Лот	Наименование техники	Местонахождение объекта	Начальная цена продажи (бел. руб.)	Сумма задатка (бел. руб.)	
279	АЦ-8-5334 (автоцистерна) с/о А8330613 на ш. МА3-5334 ш. 52264 дв. 644230 1983 г. 4 кат. 6427 км	г. Осиповичи, в/ч 12147	100 000 000	10 000 000	
280	АТМЗ- 4.5-375 (автотопливомаслозаправщик) с/о 820913 на УрАЛ-375 ш. 384683 дв. 726560 1982 г. 4 кат. 2516 км	н.п. Михановичи, в/ч 52188	40 000 000	4 000 000	
281	АТМЗ- 4.5-375 (автотопливомаслозаправщик) с/о 70822 на УрАЛ-375 ш. 398651 дв. 936651 1983 г. 4 кат. 2189 км	н.п. Михановичи, в/ч 52188	42 000 000	4 200 000	
282	ТЗА-7.5-5334 (топливозаправщик авиацион.) с/о А8331149 на МА3-5334 ш. 53900 дв. 650866 1983 г. 4 кат. 78097 км	н.п. Михановичи, в/ч 52188	70 000 000	7 000 000	
283	ТЗА-7.5-5334 (топливозаправщик авиацион.) с/о А8310194 на МА3-5334 ш. 47335 дв. 407888 1983 г. 4 кат. 12366 км	н.п. Михановичи, в/ч 52188	86 000 000	8 600 000	
284	ТЗА-7.5-5334 (топливозаправщик авиацион.) с/о А9041485 на МА3-5334 ш. 126514 дв. 9018425 1990 г. 4 кат. 117438 км	н.п. Михановичи, в/ч 52188	66 000 000	6 600 000	
285	ТЗА-7.5-5334 (топливозаправщик авиацион.) с/о А9010485 на МА3-5334 ш. 122081 дв. 9031378 1990 г. 4 кат. 132987 км	н.п. Михановичи, в/ч 52188	54 000 000	5 400 000	
286	ТЗА-7.5-5334 (топливозаправщик авиацион.) с/о А8120503 на МА3-5334 ш. 26719 дв. 559768 1981 г. 4 кат. 63921 км	н.п. Михановичи, в/ч 52188	7		

5 чэрвеня
2013 г.
№ 10 (308)

БЫЛА ЖУРАВІННАЯ — СТАЛА ЖУРАЎЛІНАЯ

Плюс два праспекты,
мінус 460 вуліц

Ірына АСТАШКЕВІЧ

Рашэнне пра перайменаванне вуліц горада Гомеля, прынятае на 24-й сесіі Гомельскага гарадскога Савета дэпутатаў, для жыхароў абласнога цэнтру можна назваць радыкальным. Згодна з ім, колькасць назваў вуліц ва ўсіх варыянтах, якія фігуравалі ў розных дакументах, скарацілася з 1300 да 840. Многія з іх увогуле памяншалі свае назвы. Дарэчы, рабілася ўсё гэта на падставе Закона Рэспублікі Беларусь «Пра найменні геаграфічных аб'ектаў».

Неабходнасць правядзення маштабнай работы з назвамі гарадскіх праспектаў і вуліц існавала даўно. Хаця б таму, што за многія гады адбылося шмат змен і... памылка. Ішо далучэнне да горада новых тэрыторый, актыўнае будаўніцтва новых мікрараёнаў. Спрэчныя сітуацыі вакол назваў, прынамсі, узніклі. Здаралася, што ў пашпартах жыхароў адной вуліцы сустракаліся розныя варыянты яе называння. Напрыклад вуліцу «Білецкага» пісалі як «Бялецкага», «Бяліцкага» і гэтак далей... Гэтае пытанне ўсё гэтак звярнула на сябе увагу ў сувязі са стварэннем у краіне адраснай сістэмы і рэгістрацыі насельніцтва, у аснове якой ляжыць дакладны адрас грамадзяніна. Па словах начальніка адрасна-даведчага бюро УУС Гомельскага аблвыканкама Тамары Пракоф'евай, ад дакладнасці гэтай інфармацыі залежыць работа шматлікіх службаў:

— Людзі ж сваё жыллё прадаюць, купляюць, пераафармляюць... яны пойдучы афармляць здзелку, а іх у дзяржаўны рэгістр няма. Лічыце, што... у прыродзе няма! І пачнуцца праблемы і скаргі. Вось прыйшоў да нас натарыяльнае запыт: «Просім растлумачыць сітуацыю: у Гомелі ёсць вуліца Юнацкая і вуліца Юнацтва. Якая з іх правільная?» Мы пачалі шукаць і знайшлі толькі Юнацкую вуліцу. З абласнога архіва нам адказалі: у Гомелі ніколі не было і няма вуліцы Юнацтва. Але на справе атрымалася, што 95 чалавек зарэгістравана па вуліцы Юнацтва, а 130 — па Юнацкай. У пашпартах людзей адна і тая ж вуліца была запісана па-рознаму!

(Заканчэнне на 2-й стар. «МС».)



Фота Анастасіі КІШЧУКА.

АД КАРЧМЫ ДА АТЭЛЯ

Сэрвіс як візітная картка краіны

Таццяна ЛАЗОЎСКАЯ

Прыдарожны сэрвіс у Беларусі даволі малады. Упершыню на яго звярнулі ўвагу ў 1994 годзе, калі быў прыняты Закон «Аб аўтамабільных дарогах і дарожнай дзейнасці». З таго часу ў развіццё прыдарожнага сэрвісу неаднаразова ўносіліся карэктывы. Для таго, каб прыцягнуць інвестараў, знізіць падатковую нагрук, спрасціць працэдуру выдзялення зямлі пад інфраструктуру. І апошнім часам мы заўважаем, што сапраўды змены ёсць. Замест вагончыкаў і часовых пунктаў харчавання з'явіліся і цывілізаваныя аб'екты: кавярні, стаянкі, аўтазаправачныя станцыі. Якое ж бачанне развіцця гэтай сферы ў Дзяржынскім раёне? Пытанне зусім не выпадковае, паколькі рэгіён размешчаны амаль пад бокам у Мінска і лічыцца варотамі сталічнай вобласці.

— Многія лічаць, што развіццё прыдарожнага сэрвісу ў Дзяржынскім раёне перш за ўсё спрыяе геаграфічнае становішча, блізкасць да сталіцы. Але ў гэтым ёсць свае плюсы і мінусы. Справа ў тым, што чалавек, які выехаў з горада, дзе ёсць і кавярня, і запраўкі, і гасцініцы, яшчэ не паспеў прагаладацца, ды і бак заліты палівам, што называецца, «пад завязку». Тыя, што спяшаюцца дадому, у Мінск, таксама не будуць спыняцца ў Дзяр-

жынску. Вельмі спадзявацца на транзітныя пасажыраў таксама не даводзіцца, паколькі дарожная сетка рэгіёна мае свае адметнасці, — расправёў намеснік старшыні Дзяржынскага райвыканкама Павел Юхневіч.

І тым не менш прыдарожная інфраструктура ў рэгіёне паступова развіваецца, пашыраюцца, рэканструюцца дзейныя аб'екты, будуюцца новыя. Напрыклад, кавярня «Дзеда карчма», якая працуе ўжо 18 гадоў, узводзіць домікі гасцінічнага тыпу, лазневы комплекс. Уладальнік кавярні «Вясна» ўзяў зямельны ўчастак для будаўніцтва комплексу. На першым паверсе размешчана аб'ект грамадскага харчавання, а на другім — невялікая гасцініца. Прадпрымальнікі за гэтыя

дуць карыстацца як жыхары і госці горада, так і транзітныя пасажыры. Усяго ж у раёне дзейнічаюць 33 аб'екты прыдарожнага сэрвісу. У тым ліку такі ўнікальны, як «Сэрвісны цэнтр «Веста», якому летась споўнілася 20 гадоў.

Комплексаў такога ўзроўня няма ў Беларусі і няшмат нават у Еўропе. На невялікім зямельным участку сканцэнтраваны цэлы «букет» паслуг: аўтазаправачная станцыя, гасцініца, пункты грамадскага харчавання. Тут аказваюць аздараўленчыя, забавульчыя паслугі. Напрыклад, зрабілі штучныя вадаёмы, пункт пракату спартыўнага інвентару. Ёсць футбольнае і баскетбольнае палі, тэнісныя корты. Тут можна адпачыць сям'ёй, арганізаваць банкет, карпаратыўнае мерапрыемства. «Па вялікім рахунку, «Веста» перарасла такое паняцце, як «прыдарожны сэрвіс» і стала сапраўдным месцам адпачынку. На маю думку, зрабіць вялікі грошы выключна на прыдарожным сэрвісе цяжка, трэба развіваць і іншыя кірункі», — лічыць Павел Юхневіч.

Будаўніцтва аб'ектаў прыдарожнага сэрвісу, па сучасных мерках і стандартах, задавальненне даволі дарагое, не кожнаму пад сілу. Прайшлі тыя часы, калі можна было адкрыць кавярню ў звычайным вагончыку. Толькі на ўзвядзенне аўтазапраўкі з камунікацыямі патрабуецца больш за 8 мільярдаў рублёў. Разам з тым, нельга сказаць, што гэта высокадаходная справа. Разлічваць на хуткі прыбытак у гэтай сферы нельга. Гэта доўгатэрміновыя праекты. Каб іх пачаць, каб «раскруціцца», трэба мець дадатковы бізнес.

(Заканчэнне на 2-й стар. «МС».)

“ Прыдарожны сэрвіс — гэта камерцыйны праект. Бачанне дзяржавы і інвестара на яго развіццё можа значна адрознівацца.

гады добра вывучылі рынак паслуг, займелі пастаянных кліентаў, дасягнулі значнага ўзроўню абслугоўвання і, як вынік, напрацавалі капітал укладваючы ў пашырэнне справы. Нядаўна на карце раёна з'явіўся прыдарожны рэстаран «Чырвоная горка» на дзве вялікія залы. Аб'екты будуюцца на выездзе з Дзяржынска каля вёскі Хамічы, праектуюцца ў Фаніпалі каля вёскі Вязынь — кавярня і невялікая гасцініца. Маркуецца, што імі бу-

Ёсць пытанне

Вось такое... свінства



Зоя Шарэц гадуе 4 свіней і 4 парасты.

Таццяна ГРЫНКЕВІЧ

Мы — тое, што мы ядзім. Калі спажываем якасныя прадукты, — значыць, не скардзімся на страўнік і печань, поўныя энергіі і новыя ідэй. З'елі нешта «нашпігаванае» хіміяй — выбіліся са звычайнай жыццёвай каліны з-за банальнага атручвання...

Цалкам зразумела, што кожны хоча быць упэўнены ў якасці прадуктаў, калі прыходзіць па іх у краму ці на рынак. Няхай нават за гэтую якасць давядзецца крыху пераплатіць, зда-роўе усё ж такі даражэй! Напэўна, менавіта таму на старонках газет і ў інтэрнэт-спольнасці гораха абмяроўваліся новыя ветэрынарна-санітарныя правілы ўтрымання жывёл у асаблівых падсобных гаспадарках. Бо не сакрэт, што самае смачнае і здаровае на нашы абедзённыя сталы паступае менавіта з сялянскіх падворкаў. Асабліва шмат спрэчак пры абмеркаванні новых правілаў выклікаў пункт пра абавязковы ўбой бычкоў або свіней на спецыяльна абсталяваных для гэтага пляцоўках. З 1 мая «самадзейнай бойні» на сялянскіх падворках забаронены. Зрэшты, датычыцца гэта толькі тых выпадкаў, калі гаспадар вязе мяса на продаж. Справядліва? На мой погляд, так, калі б не адна акалічнасць. Сёння за-

бойных пляцовак для абслугоўвання ў поўнай меры ўсіх, хто вырошчвае жывёлу на продаж, недастаткова. У Брэсцкай вобласці, да прыкладу, іх усяго 16.

У прадпрымальніцы з пасёлка Жамчужны Баранавіцкага раёна Зоі Шарэц, якая з 1 мая знаходзіцца ў вымушаным адпачынку, ёсць свае пытанні да заканадаўцаў і да тых, хто новыя правілы ўвасабляе ў жыццё — да ветслужбы і раённай спажывецкай кааперацыі. Адказаў жа на іх пакуль няма.

— Я, можа б, і з радасцю адвезла вырашчаныя свінак на адмысловую забойную пляцоўку, калі б ведала — куды везці і на чым. Мясцовае райспажывецтва пакуль нават дзеяць для нас, прыватнікаў, не прызначыла. А яшчэ, як мне там патлумачылі, будуць браць толькі дзесяць свінёй адзін раз на тыдзень. А нам — усім, хто ў пасёлку займаецца вырошчваннем і скупкай туш у насельніцтва, — у дзень 50 свінёй забіць трэба! (Для даведкі: у Баранавічах на рынку свінёй гандлюе 47 прадпрымальнікаў. — Аўт.)

Прэтэнзіі да спажывецкай кааперацыі, якой, дарэчы, і было даручана арганізаваць спецыяльныя забойныя пляцоўкі для абслугоўвання прыватнікаў, у сельскіх жывёлаводаў шмат. І кошт паслугі, на думку вяскоўцаў, высокі, і прасмаліць тушу пасля забойу на месцы нельга, і ўсяго адзін дзень у тыдзень прадпрымальнікам выдзелены.

На сустрэчу з карэспандэнтам, якая адбылася непадалёку ад падворкаў і хлявоў, сабраліся многія.

— Я і сама свінёй трымаю, і ў людзей купляю на забой, — расказала

Зоя Шарэц. — У Кобрынскім раёне традыцыя ў вёсках ледзь не па 30 гадоў гадавалі. Хіба ж такі гаспадар знойдзе час забіць свіню і потым два дні на рынку стаяць? Цяпер жа мне тэлефануюць з Івацэвічаў, з Кобрына — просяць забраць свінёй. А я сваіх не ведаю куды падзець!..

“ Сёння забойных пляцовак для абслугоўвання ў поўнай меры ўсіх, хто вырошчвае жывёлу на продаж, недастаткова. У Брэсцкай вобласці, да прыкладу, іх усяго 16.

Падобная сітуацыя і ў жыхарак Жамчужнага Марыі Цехановіч і Зоі Радчанкі, і яшчэ шмат у каго. У спажывецкай кааперацыі здаваць свінак сяляне не спяшаюцца — кошт не той. Нават выдаткі не акупяцца, не кажучы пра прыбытак. Па самых сціпых падліках свінка абыходзіцца гаспадару ў 2,5 мільёна рублёў. Дадайце сюды забой і падвоз да забойнай пляцоўкі (прыкладна ад 500 да 600 тысяч рублёў). У райпа свіню прымаюць па 18 тысяч рублёў за кіло. Вось і прыкінце, на якіх у грашовым эквіваленце цягнуць 200-кілаграмы кабанчык. Выгада мізэрная.

(Заканчэнне на 2-й стар. «МС».)

ПРА ШТО ГАВОРАЦЬ ДЭПУТАТЫ

АПТЫМІЗАЦЫЯ ЗАВЕРШАНА... І БУДЗЕ ПРАЦЯГВАЦЦА

Міншчына першай завяршыла работу па ўзбуйненні сельсаветаў

Рашэнне аб змяненні адміністрацыйна-тэрытарыяльнага падзелу вобласці зацверджана на сесіі Мінскага абласнога Савета дэпутатаў. У выніку рэарганізацыі скасоўваецца 57 сельсаветаў, 1 пассавет, дадаткова ствараецца адзін сельсавет.

Старшыня Пастаяннай камісіі Савета Рэспублікі па рэгіянальнай палітыцы і мясцовым самакіраванні, дэпутат Мінскага абласнога Савета дэпутатаў Святлана Герасімовіч высокая ацаніла праведзеную работу. Па яе словах, на Міншчыне адказна падыходзі да выканання даручэння кіраўніка дзяржавы. Разам з тым, Святлана Міхайлаўна звярнула ўвагу прысутных на тое, каб будынкі сельвыканкамаў, якія вызваліліся, не пуставалі, а былі максімальна задзейнічаны пад жыллё ці сацыяльныя аб'екты.

Па словах старшыні Мінскага абласнога Савета дэпутатаў Івана Ліпніцкага, у цэнтральным рэгіёне ёсць сельсаветы, дзе пражывае каля тысячы чалавек, а ёсць і такіх, што налічваюць да 20 тысяч жыхароў. Гэта ў першую чаргу датычыцца Мінскага раёна. Пасля аптымізацыі на адміністрацыйных тэрыторыях пярвічнага ўзроўню будзе пражываць не менш за 2 тысяч насельнікоў. Рэарганізацыя, на думку старшыні аблсавета, даасць магчымасць не толькі пераарамкаваць, ураўнаважыць колькасць тых, хто пражывае, павысіць аддачу ад работы дзяржаўных служачых, але і падняць статус сельскіх Саветаў як органаў мясцовага самакіравання. І як вынік — якасць абслугоўвання насельніцтва, жыццезабеспячэння тэрыторый. «Перш чым прыняць рашэнне, сур'ёзна аналізавалі эканамічныя, сацыяльныя, экалагічныя, дымаграфічныя аспекты жыццядзейнасці тэрыторый на ўзроўні раённых Саветаў, райвыканкамаў. У абмеркаванні ўдзельнічалі і самі жыхары праз сродкі масавай інфармацыі, інтэрнэт», — адзначыў Іван Ліпніцкі.

У выніку аптымізацыі з 29 сельсаветаў з колькасцю насельніцтва да тысячы чалавек застанецца толькі Пасецкі сельсавет Старадарожскага раёна. Са 131 сельсавета, дзе жыло да дзюх тысяч чалавек, будзе 68. Павялічыцца колькасць буйных сельсаветаў — з колькасцю жыхароў ад 2 да 5 тысяч (было 73, стане 125), а сельсаветаў, дзе пасля рэарганізацыі будзе жыць звыш 5 тысяч чалавек, стане 31 замест 28.

— У Мінскай вобласці этанакіраваная і паступовая работа па ўзбуйненні сельскіх Саветаў праводзіцца ўжо некалькі гадоў запар. У 2006-м зменны закралі Пухавіцкі, Мядзельскі, Салігорскі раёны, у 2007-м — Клецкі і Бярэзінскі, у 2009-м у вобласці ліквідаваны 32 сельсаветы, — канстатаваў начальнік галоўнага ўпраўлення арганізацыйна-кадравай работы Мінблвыканкама Уладзімір Гурыновіч. — Сёлета з пачатку лютага вывучаліся прапановы раённых Саветаў дэпутатаў і райвыканкамаў па ўпарадкаванні адміністрацыйных тэрыторый пярвічнага ўзроўню. Пры фарміраванні прапановы ўлічаліся і меркаванні насельніцтва. Усяго ж у Мінскай аблвыканкам паступіла звыш 50 запытаў.

Барысаўскі, Лагойскі, Мядзельскі, Слуцкі раёны адстаялі сваю пазіцыю, даказалі, што рабіць узбуйненне малаколькасных сельсаветаў дачасна. «Аднак аптымізацыя працягнуцца», — адзначыў Уладзімір Гурыновіч. Пры гэтым ён засяродзіў увагу кіраўнікоў на тым, каб пасля рэарганізацыі не была страчана прыцягальнасць населеных пунктаў, захавалася сацыяльная сфера і інфраструктура, былі наладжаны дадатковыя транспартныя маршруты. «Мы павінны стрымаць абцяжненні, якія далі людзям падчас правядзення адпаведных зменаў», — дадаў Уладзімір Гурыновіч.

З яго слоў вынікае, што аптымізацыя сельсаветаў асабліва актуальная ў год беражлівасці, бо прынесе эканомію бюджэту. Па-першае, з-за скарачэння кадраў; у сувязі з рэарганізацыяй і ліквідацыяй дзяржаўных органаў пярвічнага ўзроўню будзе звольнена 82 чалавек і яшчэ пяць работнікаў сельвыканкама Смалевіцкага раёна, дзе няма патрэбы ў рэарганізацыі. Аптымізацыя дазволіць павысіць адукацыйны ўзровень работнікаў мясцовай улады: колькасць супрацоўнікаў з вышэйшай адукацыяй павялічыцца з 57 да 60 працэнтаў, а вась з агульнай сярэдняй зменшыцца з 27 чалавек да 1. Зменіцца кадравы склад і па ўзросце — паламладзе. Усе звольненыя будуць працаўладкаваны. На сённяшні дзень вызваліліся пасады старшын сельскіх Саветаў у Валожынскім, Клецкім, Нясвіжскім, Уздзенскім, Чэрвеньскім раёнах. На іх месца будуць абраны новыя кіраўнікі.

Старшыні раённых Саветаў дэпутатаў канстатавалі, што жыхароў аптымізаваных тэрыторый у першую чаргу хвалявалі пытанні жыццезабеспячэння, функцыянавання сацыяльнай, бытавой сферы, транспартныя зносіны з новымі адміністрацыйна-тэрытарыяльнымі цэнтрамі. Іх заўвагі былі ўлічаны.

Таццяна ЛАЗОЎСКАЯ.

Эканоміць на ўсім. Акрамя зарплат

Ілона ІВАНОВА

На чарговай сесіі Магілёўскага абласнога Савета дэпутатаў абмеркавалі, як рэалізуецца ў рэгіёне Дзярцтва Прэзідэнта № 3 «Эканомія і беражлівасць — галоўныя фактары эканамічнай бяспекі дзяржавы».

Гісторыя пераконае, што толькі дбайныя гаспадары дасягнуць поспехаў, лічыць намеснік старшыні Магілёўскага абласнога Савета дэпутатаў Раіса Лычкоўская. Яна нагадала, што капейка, якую збераглі, — гэта ёсць капейка, якую заробілі. Раіса Лычкоўская мяркуе, што менавіта Год беражлівасці павінен стаць паказальным у рэалізацыі планаў на пляцоўку па рацыянальным выкарыстанні рэсурсаў.

На сесіі адзначаны станючыя вынікі працы ў сферы зберажэння электрычнай і цеплавой энергіі. Летась у рэгіёне ажыццявілі амаль 3,5 тысячы мерапрыемстваў. Тут цэлы спіс: выкарыстанне мясцовых відаў паліва, тэрмарэавацыя будынкаў, развіццё альтэрнатыўнай энергетыкі і гэтак далей. Эканамічны эффект — амаль 60 мільярдаў рублёў. Сёлета мяркуецца эканоміць яшчэ больш — 100 мільярдаў рублёў.

Работа ідзе не толькі ў гарадах, але і ў сельскіх раёнах. Бялініцкі — у перадавіках па энергазберажэнні. Напрыклад, у аграгарадку Вішоў мадэрнізавалі 7 дамоў: уцяпілі сцены і перакрыці, замянілі дах і вокны, а ў выніку атрымалі значную эканомію цяпла.

Абласныя ўлады прапануюць, каб у кожным сельскім раёне з'явіўся свой пілотны праект па нетрадыцыйнай энергетыцы — выкарыстанні вады, ветру і сонца. Пры гэтым вынікі ад яго ўкаранення і эфектыўнасць павінны шырока асвятляцца ў сродках масавай інфармацыі.

Беражлівасць і эканомія — гэта не проста кампанія па выкананні паказчыкаў. Гэта вельмі важная справа, таму што ўплыў яе на эканомію вялікі. Ашчаднае стаўленне да энергіі і ўсіх рэсурсаў (матэрыяльных, фінансавых, працоўных) дае эканомію, якая памяншае сабекошт вырабленай прадукцыі, што, у сваю чаргу, павялічвае яе канкурэнтаздольнасць. «Ніжэй кошт — больш пакупнікоў» — гэта прывіла рынку нішто не адмяняе. Эканамленыя грошы можна выдаткаваць на павелічэнне заробку, развіццё вытворчасці і ўкараненне новых зберагальных тэхналогій, каб эканоміць яшчэ больш. І гэтак далей, па коле эканамічнай эфектыўнасці.

Старшыня Магілёўскага аблвыканкама Пётр Руднік перакананы, што трэба хутэй рабіць мадэрнізацыю вытворчасці, укараняць новыя зберагальныя тэхналогіі на прадпрыемствах.

(Заканчэнне на 2-й стар. «МС».)

АД КАРЧМЫ...

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар. «МС».)
 — Нельга наваздаць інвестару афіцыйны пункт гледжання. Як прадстаўнік улады я магу сцвярджаць: менавіта на гэтым месцы павінна быць кавярня, таму што побач знаходзяцца два населеныя пункты. А значыць, будуць і наведвальнікі, і прыбытак. У інвестара ж іншы меркаванні: непадалёку ўжо ёсць пункт грамадскага харчавання добрага ўзроўню, а дарога не мае влікага транзітнага патэнцыялу і г.д. Прыдарожны сэрвіс — гэта камерцыйны праект. І там, дзе выгада будаваць аб'екты, яны ўжо пабудаваны. Бачанне дзяржавы і інвестара на яго развіццё можа значна адрознівацца. У гэтай сферы, на мой погляд, павінна быць дзяржаўна-прыватнае партнёрства. На ўзроўні раёна мы імкнемся прытрымлівацца такой пазіцыі, — канстатуе мой суразмоўца.

Міністрства спорту і турызму прапанавала сфарміраваць абавязковы пералік інфраструктуры калія аб'ектаў прыдарожнага сэрвісу: гасцініца, сувенірная кіёска, пляцоўка для адпачынку, пункты харчавання, аўтастанкі. Ды і ўлады арыентуюць зацікаўленыя бакі будаваць не асобныя аб'екты, а цэлыя комплексы з аўтазапраўкай, шынамантажом, атэлем, грамадскім пунктам харчавання.

— Так павінна быць у ідэале. І з цягам часу мы да гэтага прыйдем. Але пакуль гэта толькі пажаданні. І перш за ўсё іх трэба ацэньваць з камерцыйнага боку: ці будуць яны прыносіць прыбытак. Так, такія комплексы ёсць у краінах Еўропы, напрыклад, у той жа Чэхіі, Польшчы, але яны часцей за ўсё аддаленыя ад вялікіх гарадоў. У буйным горадзе ёсць свае прыцягальнасці: крамы, атэлі, добры сэрвіс, дзе зусім іншы ўзровень цен. Таму ў нас такія цэнтры варта адкрываць бліжэй да Баранавічаў, Брэста, паколькі яны знаходзяцца на транзітных шляхах, — лічыць Павел Юхневіч.

Разам з тым, ён не адмаўляе, што бюджэтных гасцініц маюць права на жыццё. І іх можна размясціць паміж Мінскам і Дзяржынскам, але зноў жа трэба ўлічваць: ці будуць яны выконваць галоўную функцыю прыдарожнага сэрвісу, наколькі будуць запаняцца. Акрамя таго, нельга параўноўваць Беларусь з Еўропай, дзе

прыдарожны сэрвіс наладжваўся дзесяцігоддзямі. Хаця, зрэшты, і там ёсць розныя аб'екты, трапляюцца і звычайныя «забягалаўкі».

— Наша задача ў тым, каб павысіць узровень, культуру абслугоўвання. У той жа Польшчы ў любой прыдарожнай кавярні можна адрэзаць нацыянальнай стравы: бігус, флякі, у Германіі — запечаную свіню рульку. У нас жа не ўсюды прапануюць нават дражкі, а калі яны і ёсць, то кошт іх амаль заўсёды «кусаецца», — разважае намеснік старшыні райвыканкама. Аічынныя кавярні былі б больш прыцягальнымі для замежных гасцей, калі б больш актыўна выкарыстоўвалі беларускую кухню.

Па-другое, аб'екты прыдарожнага сэрвісу павінны выдзяляцца нейкім агульным архітэктурным рашэннем, завершанасцю. Напрыклад, пэўным арнамантам, каларыявай гамай ці нейкім агульным элементам, лагатыпам, каб той жа замежнік, едучы па трасе, бачыў, што тут знаходзіцца аб'ект прыдарожнага сэрвісу. У прыватнасці, аўтазапраўкі той жа «Весты» рынаны ў адным архітэктурным стылі, а АЗС «Беларуснафты» — у адной каларыявай гаме.

Для таго каб прыдарожны сэрвіс у Беларусі развіваўся прадуманна, з улікам агульных стандартаў, ён павінен знаходзіцца ў руках аднаго гаспадары. Іншымі словамі, падпарадкоўвацца аднаму каардынуючаму органу, які б распрацоўваў агульны падыход, схемы размяшчэння аб'ектаў, — упэўнены Павел Юхневіч.

...У Беларусі пастаўлены задачы дасягчы еўрапейскіх стандартаў да 2014 года: інакш кажучы, на кожныя 40 кіламетраў аўтадары мець хаця б адзін аб'ект. Але многія прадрыймальнікі, з якімі давялося гутарыць, лічаць гэта «пажаданне» з раздзелу фантастыкі. Дзяржаўная падтрымка ў гэтай сферы, на іх думку, носіць, хутчэй, дэкларатыўны характар. Напрыклад, Указ Прэзідэнта «Аб мерах па развіцці прыдарожнага сэрвісу» дае права на льготнае кредитаванне для будаўніцтва або рэканструкцыі аб'ектаў прыдарожнага сэрвісу і інжынернай інфраструктуры да іх. Але на самой справе атрымаць банкаўскі крэдыт для гэтага вельмі цяжка...

Дзяржынскі раён.

ПАРАДАК У ДОМЕ



Над домам Уладзіміра Сідаранкі — два львы.

У Чэрыкаўскім раёне займаюцца добраўпарадкаваннем увесь год без перапынку. Людзі падтрымліваюць намаганні ўлады і ўпрыгожваюць свае падворкі.

Старшыня Чэрыкаўскага раённага Савета дэпутатаў Наталля ГАТЮЧЫК гаворыць, што наведзена парадку на тэрыторыі — праца на ўсё сезоны. Апошняя доўгая зима не стала перашкодай: ад пачатку года і ўвесну ў раёне займаліся ліквідацыяй сухіх аварыйных дрэў і абрэзкай кустоў. Вось толькі з агароджамі давялося пакачаць, пакуль нарэшце не сышоў снег.

У першай палове года ідзе актыўны знос старых безгаспадарных пабудов. Толькі сёлета ў Чэрыкаўскім раёне знесена больш за сотню хат, якія пуставалі, разбураліся і павалі знешні выгляд. З красавіка неабходна займацца агароджамі і могілкамі. А потым пачынаюцца аб'екты тэрыторыі. Кожны гаспадар косяць каля свайго дома альбо замаўляе такую паслугу, а зямлі агульнага карыстання — паркі, скверы, зоны адпа-

КАЛІ СІСТЭМА ПРАЦУЕ

І гэта відаць па вонкавым аблічжы Верамеяк: добраўпарадкаваныя вуліцы з сучаснымі катэджамі мірна сусінуюць з вялікімі соснамі і ягадным лесам, а на кожнай клумбе перад грамадскімі будынкамі нават камяні пафарбаваны ў яркія колеры.

У аграгарадку працуюць тры дворнікі. Смецце вывозіцца цэнтралізавана, усюды ўсталяваны кантэйнеры. Паводле новай схемы, раз у некалькі тыднёў будзе прыязджаць і тэхніка жылкамунгаса, каб прыбраць габарытнае смецце.

Для кожнага сельсавета ў Чэрыкаўскім раёне распрацаваны мерапрыемствы па добраўпарадкаванні на год — што трэба ў першую чаргу выканаць у кожным населеным пункце. Навядзенне парадку — гэта ж не толькі кветкавыя клумбы, гэта яшчэ, напрыклад, рамонт і чыстка калодзежаў, бягуць рамонт вуліц: звычайна ў год рамонтуюць дзве-тры самыя праблемныя.

— У нас тут шмат дачнікаў, якія прыязджаюць з гарадоў — Крычава і нават Магілёва, — каментуе старшыня Верамейскага сельскага Савета Віктар ІВАНЬКО. — Толькі ў Верамейках больш за паўсотню дамоў. Часам, каб нагадаць іх уладальнікам пра наведзена парадку на іх участках, даводзіцца тэлефанаваць у горад. Таксама ёсць праблема з

маланаселенымі вёскамі: у Верамейках працэі, бо народу шмат. Але ж у сельсавеце два дзясяткі вёсак. І ў некаторых жывуць адзін ці два чалавекі. Але тэрыторыю прыбраць трэба, і зрабіць сцэжку да калодзежа для кожнай бабулі — таксама.

На ўсе рукі

На вуліцах Верамеяк можна сустрэць розныя падворкі. Вось на драўлянай агароджы намалеваны чырвоныя ружы, і яшчэ адна — на цаглянай сцяне дома. Атрымаўся арыгінальны «дом з ружамі» — з іншым дакладна не пераблытаеш.

— Людзі ствараюць прыгожыя каля сваіх падворкаў, — гаворыць старшыня Савета. — Сусед глядзіць на суседа, і гэтак далей. Гэта іх асабістая ініцыятыва, але мы яе втаіам.

Кожны робіць свой уклад ва ўпрыгожэнне навакольнага жыцця. Яўген Пятровіч Быкародаў, самадзейны мастак на пенсіі, малое прыгожыя мясцовыя пейзажы. Свае карціны ён выстаўляе каля сельскага клуба.

Уладзімір Фядосавіч Крыскін — мясцовы гарманіст і майстар на ўсе рукі. Ён вырабляе розныя драўляныя прылады, аконныя рамы, лавы, а каля свайго дома зрабіў «зону адпачынку». І калі гаспадар выходзіць іграць на любімым гармоніку, на акуратны зялёны лужок падцягваюцца сябры і суседзі.



Уладзімір Крыскін у сваёй «зоне адпачынку».

СЕМ ТЫСЯЧ САДЖАНЦАЎ каля вёскі Талоцішкі

Пры Ашмянскім раённым Савеце дэпутатаў працуе Моладзевая палата

Ужо год, як пры Ашмянскім раённым Савеце дэпутатаў працуе Моладзевая палата. На рахунку юных актывістаў — добрыя справы, акцыі, конкурсы, экскурсіі, а таксама цікавыя ідэі і планы на будучыню...

Неабходнасць стварэння такога органа самакіравання наспявала даўно, а таму хлопцы і дзяўчаты ахвотна адгукнуліся на прапанову начальніка аддзела па справах моладзі райвыканкама Волга Кірковіч прывесці выбары ў Моладзевую палату. Летась у красавіку яе членамі сталі школьнікі, а таксама навучнікі аграрна-эканамічнага каледжа. Кожны з іх абараніў сваю праграму, падзяліўся поглядамі на праблемы.

Акунцуца ў жыццё і клопаты сапраўдных парламентарыяў, адчуць адказнасць, якую атрымліваеш разам з магчымасцю прымаць рашэнні, юным актывістам дапамагла экскурсія ў Палату прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь, арганізаваная дэпутатам чвэрцэрага склікання Валыянці Лузінай. Вось там дадасіся скарысталіся, калі выпрацоўвалі структуру Мола-



Фота Светланы ІВАНЧУК.

дзевяй палаты: на пасяджэнні першай сесіі вызначылі старшыню, намеснікаў, а таксама чатыры пастаянныя камісіі. Моладзевую ўладу падтрымала і дэпутат Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь пятага склікання Наталля Кучынская. Урочышчы юным лідарам пасведчанні членаў Моладзевай палаты, яна паабяцала заўсёды прыслухавацца да іх ідэй.

— Кожны з вас павінен быць ініцыятарам добрых спраў у сваёй «акрузе» — установе адкачы. Няхай у Моладзевай палаты будзе шмат добрых задум і хапае сіл на іх рэалізацыю, — пажадала Наталля Кучынская.

Пастаяннымі гасцамі, сапраўднымі сябрамі сталі члены Моладзевай палаты для выхаванцаў мясцовага сацыяльнага прытулку. Пабывалі і ў дзіцячым аддзяленні цэнтральнага раённага бальніцы, дзе ўпэўніліся, што дарыць падарункі гэтак жа прыемна, як і іх атрымліваць. А на моладзевым форуме па энергазберажэнні «Мы — гаспадары горада» падзяліліся ўласным вопытам эканоміі электрычнай і цеплавой энергіі.

Напярэдадні Дня Перамогі члены Моладзевай палаты разам з дэпутатам Наталіяй Кучынскай і яе памочнікам Міхаілам Гружэўскім пасадзілі сем тысяч саджанцаў непадалёк ад вёскі Талоцішкі.

Дарэчы, адна з задум на будучыню — прывесці дабрачынны кірмаш з канцэртаў, а сабраныя сродкі накіраваць канкрэтнаму дзіцяці з абмежаванымі магчымасцямі.

Людміла КОЗЕЛ.

Эканоміць на ўсім. Акрамя зарплаты

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар. «МС».)

— Эканоміі і беражлівасці — гэта вельмі актуальнае пытанне, таму што нам выпадае адказваць на выклікі знешняга рынку, — сказаў ён. — Трэба эканоміць на ўсім, на чым можна: на паліве, энергіі, матэрыяльных рэсурсах. Акрамя, безумоўна, заробатнай платы.

Уладу цяпер турбуюць запасы вырабленай прадукцыі на складах. Апошняе прымушае ўсіх прамысловую задумацца пра канкурэнтаздольнасць тавараў, якія вырабляюцца. Трэба, на думку Пятра Рудніка, памяншаць выдаткі на вытворчасць, каб суднасны «якасць-кошт» прывабліваў пакупнікоў.

Прыцягненне ў абарот нерухомаści, якая не выкарыстоўваецца, — гэта таксама ашчаднае стаўленне да рэсурсаў, якія маем. Таму на будзе будынкаў, які пуставалі, сёння створана больш за тысячу новых працоўных месцаў, прызначана 45 мільярдў рублёў інвестыцый. Так, ужо вядомае ў краіне асіповіцкае прадпрыемства «Сонца», якое вырабляе бытавую хімію, з'явілася на месцы незавершанага будаўніцтва заводскіх цэху. А цяпер, напрыклад, у Магілёве замест некалькіх закінутых школьнага будынка хутка з'явіцца запатрабаванае арднае жыллё.

Магілёўскія абласны Савет дэпутатаў прыняў рашэнне лічыць прыярытэтнымі задачы па эканоміі і рацыянальным выкарыстанні матэрыяльных і энергетычных рэсурсаў.

БЫЛА ЖУРАВІННАЯ — СТАЛА ЖУРАЎЛІНАЯ

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар. «МС».)

Наведзена парадку ў назвах вулиць заўсёды звязана з заменай вялікай колькасці дакументаў юрыдычных і фізічных асоб, перарэгістрацыі, на што неабходна немалыя сродкі. Але ж дзяржаўны Указу Прэзідэнта № 160 неабходнасць імгненнага занясення змен ва ўстаноўчыя дакументы юрыдычных і фізічных асоб адпала. Адпаведныя наміненні цяпер будуць уносіцца адначасова з занясеннем у іх іншыя змены і выпадках, прадугледжаных заканадаўствам. Напрыклад, пасля заканчэння тэрміну дзеяння пашпарта новы выдадуць ужо з указаннем нармалізаванай назвы вуліцы рэгістрацыі.

У спісе вулиць, якія ўвогуле змяняюць «прозвішча», абсалютная большасць невялікіх. Аднак ёсць змены і буйныя. Так, Рэчыцкая шаша з гэтага часу завецца «праспект Рэчыцкі». Таксама праспект — Перамогі — зараз з'явіўся на месцы былой вуліцы Перамогі.

— Такое рашэнне звязана з просьбамі нашых ветэранў, — кажа Тамара Пракоф'ева. — Палічылі, што вуліцу, прысвечаную пераможцам, будзе сціпла назваць бульварам. Параметры праспекта тэхнічна вытрыманы: ён павінен быць даўжынёй не менш за паўкіламетра, а вуліца Перамогі — цяпер праспект — мае працягласць каля 700 метраў.

Знікла ў цэнтры Гомеля і вуліца Першамайская. Гістарычная назва — Ірынінская — цяпер адноўлена для ўсёй вуліцы, а не толькі да яе часткі, як было раней. Акрамя таго, у горадзе ёсць яшчэ адна вуліца Першамайская — у Касцюкоўцы, якая адміністрацыйна падпарадкоўваецца абласному цэнтру, хоць тэрытарыяльна застаецца ў Гомельскім раёне. — адзначае Тамара Георгіева.

— У нас з-за гэтага шмат непаразуменняў атрымліваецца. Касцюкоўка не мае нармальнага атрымаць. Справа ў тым, што тэрытарыяльна далучаць зямлі можна, калі яны мяжуюць. Але ж паміж касцюкоўскімі зямлямі і Гомелем ёсць яшчэ Яромінскі сельсавет, які па нейкіх прычынах не хоча далучацца да горада. Пакуль гэтае пытанне застаецца адкрытым. У выніку каля 9 тысяч чалавек немагчыма перадаць у рэгістрацыю сістэму.

Падчас работы над пералікам элементаў вулічна-дарожнай сеткі спецыялісты паспрабавалі давесці да ладу і некаторыя іншыя супярэчнасці. Да прыкладу, у Навабеліцкім раёне ёсць вуліца «Кальцавая», а таксама паяць «Кальцавыя тупікоў». А вось завулак «Кальцавы» размешчаны ў іншым — Чыгуначным раёне. Таму менавіта ён перайменаваны ў «Круты». Нельга, каб у адным раёне была вуліца з пэўнай назвай, а вытворная ад яе назвы — у іншым раёне. І вуліцы, і завулак, і тупікі павінны быць у межах аднаго раёна, пажадана побач.

Таксама змены закранулі вуліцы, якія змяшчаюць у назве парадкавы нумар. Практична ва ўсіх з іх нумар стаў спачатку, а сама назва — у канцы. Больш за тое, існавала шмат варыянтаў, такіх, як «1-ая», «1-я», «1», «Першая», чаго не павінна быць. Для аўтаматызаванай адраснай сістэмы назвай з'яўляецца першае слова, парадкавы лі-



Хатняя бойня Марыі Цехановіч даўно пастуе.

Вось такое... свінства

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар. «МС».)

Таму так чакаюць прадпрыемальнікі і гаспадары абяцанняў і дастатковай колькасці пляцоўкаў. Аднак, мяркуючы па ўсім, спажыўцааперацыя абавязальнасць выконваць не спяшаецца.

— Ды ў нас пакуль усяго 4 дамоў з прадпрыемальнікамі падпісана, — апраўдваўся па тэлефоне выконваючы абавязкі старшыні Баранавіцкага раённага спажывецкага таварыства Іосіф ШУСТАЛ. — Значыць, не патрэбна ні наша пляцоўка. Хоць мы гатовы да забой. Праўда, пакуль не ведаю, у які дзень мы будзем гэта рабіць — у аўторак або чацвер...

— А якая прапускная здольнасць у вашай бойні? — цікаўлюся.

— Да 30 галоў прыем.

— Прадпрыемальнікі скардзяцца, што ў вас няма магчымасці прасмаліць тушу...

— Дазвол атрыманы на днях, цяпер будзем смаліць, — патлумачыў Іосіф Дзяслававіч.

Увогуле, на словах усё цудоўна. Асабліва калі не глядзець на календар і не звяртаць увагі на тое, што зараз пачатак чэрвеня, а атрымаць усё дазволі і вызначыць усё дні трэба было да 1 мая.

— Недахопы, вядома, яшчэ ёсць, — пракамен-

таваў сітуацыю галоўны ветэрынарны інспектар Брэсцкай вобласці Віктар КАРПОВІЧ. — Але мы ўвесь час вядзем маніторынг і сітуацыю кантралюем. А ўсе пытанні па Баранавіцкім раёне — да раённай спажывецкай кааперацыі. Ім даручана арганізацыя забой.

Увогуле, замкнёнае кола нейкае атрымліваецца. Ветслужба адпраўляе да спажыўцааперацыі, а спажыўцааперацыя — у нейкую аддаленую будучыню, у якой, мяркуючы па ўсім, усё само сабою «ўтраецца».

Тым часам ад безвыходнасці хтосьці з вясцоўцаў гатовы здзяйсняць забой свіней «падпольна», а мяса прадаваць «па знаёмых» і нават за мяжу. Хтосьці, не звязваючы на расходи, вязе свіней на забой у Ліды і Ганцавічы і чакае там сваёй чаргі часам па тыдні.

...А на Баранавіцкім рынку, у мясных радах, побач са свіннымі тушамі з'явіліся таблічкі: «Мяса з Ляхавічаў. Абсаленае», «Зэльва». Бізнес, ён, вядома, не церпіць пустаці. На змену гаспадарам з Баранавічаў, якія «завілі» ў нявызначаных па працягласці адпачынках, прыйшлі іншыя. Больш удачлівыя, напэўна, у сансе месца пражывання і кемлівасці мясцовых чыноўнікаў...

МЯСЦОВАЕ САМАКІРАВАННЕ

РЭГІСТРАЦЫЯ ПАСВЕДЧАННЕ № 15 ад 17 лютага 2009 года выдана Міністэрствам інфармацыі Рэспублікі Беларусь.

Заснавальнікі: Савет Рэспублікі Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь, Палата прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь, Рэдакцыя газеты «Звязда».

Галоўны рэдактар: КАРЛЮКЕВІЧ Аляксандр Мікалаевіч.

Адказная за выпуск: КАРПЕНКА Н.У.

Грамадскі савет: ГЕРАСІМОВІЧ С.М., старшыня Пастаяннай камісіі Савета Рэспублікі Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь па рэгіянальнай палітыцы і мясцовым самакіраванні; АСКЕРКА Ю.В., адказны сакратар Савета па ўзаемадзеянні органаў мясцовага самакіравання пры Савеце Рэспублікі Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь;

АЦЬСАЎ А.А., старшыня Віцебскага абласнога Савета дэпутатаў; **НАВУМЕНКА А.В.,** старшыня Нараўлянскага раённага Савета дэпутатаў; **СУШАНКА М.Л.,** старшыня Глушанскага пасяковага Савета дэпутатаў Бабруйскага раёна.

АДРАС РЕДАКЦЫІ: 220013, г. Мінск, вул. Б. Хмяльніцкага, 10-а.

КАНТАКТНЫ ТЭЛЕФОН: 292 44 12; e-mail: info@zvyazda.minsk.by

Газета адрэдавана ў Рэспубліканскім унітарным прадпрыемстве «Выдавецтва «Беларускі Дом друку». ЛД № 02330/0494179 ад 03.04.2009. 220013, Мінск, пр. Незалежнасці, 79.

Тыраж 24.217. Нумар падпісаны ў 19.30 4 чэрвеня 2013 года.

Газета адрэдавана ў Рэспубліканскім унітарным прадпрыемстве «Выдавецтва «Беларускі Дом друку». ЛД № 02330/0494179 ад 03.04.2009. 220013, Мінск, пр. Незалежнасці, 79.

Тыраж 24.217. Нумар падпісаны ў 19.30 4 чэрвеня 2013 года.

Приорбанк **XRZB Group**

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС на 1 января 2013 года

«Приорбанк» Открытое акционерное общество
г. Минск, ул. В. Хоружей, 31-а

(в миллионах белорусских рублей)

№ п/п	Наименование статьи	Символ	Пункт пояснительной записки	2012 год	2011 год
1	2	3	4	5	6
1 АКТИВЫ					
2	Денежные средства	1101	3.1	880 239.5	743 881.0
3	Драгоценные металлы и драгоценные камни	1102	3.2	6 338.7	9 323.5
4	Средства в Национальном банке	1103	3.3	1 307 998.8	471 843.3
5	Средства в банках	1104	3.4	1 396 367.5	1 869 968.9
6	Ценные бумаги	1105	3.5	1 895.2	1 895.2
7	Кредиты клиентам	1106	3.6	9 450 938.0	8 291 136.4
8	Производные финансовые активы	1107	3.11	1 210 301.4	1 112 743.6
9	Долгосрочные финансовые вложения	1108	3.7	776.9	15 323.0
10	Инвестиции в зависимые юридические лица			-	-
11	Инвестиции в совместно контролируемые юридические лица			-	-
12	Основные средства и нематериальные активы	1109	3.8	1 050 592.8	726 921.8
13	Имущество, предназначенное для продажи	1110	3.9	975.9	2 582.5
14	Деловая репутация			-	-
15	Прочие активы	1111	3.10	601 252.1	274 778.3
16 ИТОГО АКТИВЫ		11		15 907 676.8	13 520 397.5
17 ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
18	Средства Национального банка	1201		3 193.5	12 227.4
19	Средства банков	1202		3 170 813.4	3 810 079.1
20	Средства клиентов	1203		9 648 252.1	7 098 900.7
21	Ценные бумаги, выпущенные банком	1204		265 060.1	451 438.5
22	Производные финансовые обязательства	1205		29 032.7	3 153.8
23	Прочие обязательства	1206		408 158.0	492 120.7
24 ВСЕГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		120		13 524 509.8	11 867 920.2
25 КАПИТАЛ					
26	Уставный фонд	1211		412 279.3	412 279.3
27	Эмиссионный доход	1212		-	-
28	Резервный фонд	1213	3.16.4	441 725.3	151 488.1
29	Фонд переоценки статей баланса	1214		597 528.0	418 103.8
30	Накопленная прибыль	1215	3.16.5	920 025.6	677 675.5
31	Всего капитал, принадлежащий головной организации-банку			2 371 558.2	1 659 546.7
32	Доля неконтролирующих акционеров			11 608.8	(7 069.4)
33	Всего капитал	121	3.16.1	2 383 167.0	1 652 477.3
34 Итого обязательства и капитал		12		15 907 676.8	13 520 397.5
35	Капитал дочерних юридических лиц			-	-

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ПРИБЫЛИ И УБЫТКАХ за 2012 год

«Приорбанк» Открытое акционерное общество
г. Минск, ул. В. Хоружей, 31-а

(в миллионах белорусских рублей)

№ п/п	Наименование статьи	Символ	Пункт пояснительной записки	2012 год	2011 год
1	2	3	4	5	6
1	Процентные доходы	2011	3.18.1	1 288 474.2	945 781.2
2	Процентные расходы	2012	3.18.2	886 964.3	586 819.5
3	Чистые процентные доходы	201	3.18	401 509.9	358 961.7
4	Комиссионные доходы	2021		899 291.0	605 965.9
5	Комиссионные расходы	2022		123 019.3	103 760.0
6	Чистые комиссионные доходы	202	3.19	776 271.7	502 205.9
7	Чистый доход по операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями	203		3 112.3	2 594.7
8	Чистый доход по операциям с ценными бумагами	204	3.20	2 208.0	182.2
9	Чистый доход по операциям с иностранной валютой	205	3.21	128 541.1	(1 078 084.0)
10	Чистый доход по операциям с производными инструментами	206	3.22	35 231.1	1 535 551.1
11	Чистые отчисления в резервы	207	3.23	83 958.0	406 615.2
12	Прочие доходы	208	3.24	465 585.6	248 090.9
13	Операционные расходы	209	3.25	825 061.1	459 457.1
14	Прочие расходы	210		148 073.5	78 774.9
15	Прибыль до налогообложения	211		755 367.2	624 655.3
16	Налог на прибыль	212		163 619.5	182 738.5
17 ПРИБЫЛЬ		2		591 747.7	441 916.8
18	Доля в прибыли (убытке) зависимых юридических лиц			-	-
19	Доля в прибыли (убытке) совместно контролируемых юридических лиц			-	-
20 ИТОГО ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК)				591 747.7	441 916.8
21	Доля в прибыли(убытке), принадлежащая головной организации-банку		3.16.5	602 452.9	470 508.5
22	Доля неконтролирующих акционеров в прибыли (убытке)		3.16.6	(10 705.2)	(28 591.7)

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ об изменении капитала за 2012 год

«Приорбанк» Открытое акционерное общество
г. Минск, ул. В. Хоружей, 31-а

(в миллионах белорусских рублей)

№ п/п	Наименование статей капитала / Наименование показателя	Символ	Уставный фонд	Эмиссионный доход	Резервный фонд	Накопленная прибыль (убыток)	Фонды переоценки статей баланса	Всего капитал	Доля участия	Всего капитал, принадлежащий собственникам головной организации - банка
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел I. За год, предшествующий отчетному										
1	Остаток на 1 января 2011 г.	3011	412 279.3	0.0	107 616.0	352 583.5	116 550.3	989 029.1	15 081.7	1 004 110.8
1.1	В том числе: результат от изменения учетной политики и (или) исправления существенных ошибок	30111	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Изменения статей капитала	3012	-	-	43 872.1	325 092.0	301 553.5	670 517.6	(22 151.1)	648 366.5
2.1	В том числе: совокупный доход	30121	x	x	470 508.5	301 484.9	771 993.4	(22 151.1)	749 842.3	
2.2	направление прибыли на пополнение фондов	30122	-	x	43 548.1	(43 548.1)	x	-	-	
2.3	операции с учредителями (участниками)	30123	-	-	x	(96 840.6)	x	(96 840.6)	(96 840.6)	
2.4	внесение в уставный фонд вкладов учредителей (участников)	301231	-	-	x	x	x	-	-	
2.5	выплата дивидендов акционерам	301232	x	x	x	(96 840.6)	x	(96 840.6)	(96 840.6)	
2.6	операции с собственными выкупленными акциями	301233	-	x	x	x	x	-	-	
2.7	перераспределение между статьями капитала	30125	-	-	-	-	-	-	-	
2.8	прочие изменения	30126	-	-	324.0	(5 027.8)	68.6	(4 635.2)	(4 635.2)	
3	Приобретение дочернего юридического лица									
3	Остаток на 1 января 2012 г.	3013	412 279.3	-	151 488.1	677 675.5	418 103.8	1 659 546.7	(7 069.4)	1 652 477.3
Раздел II. За отчетный год										
4	Остаток на 1 января 2012 г.	3011	412 279.3	-	151 488.1	677 675.5	418 103.8	1 659 546.7	(7 069.4)	1 652 477.3
5	Изменения статей капитала	3012	-	-	290 237.2	242 350.1	179 424.2	712 011.5	18 678.2	730 689.7
5.1	В том числе: совокупный доход	30121	x	x	470 508.5	301 484.9	771 993.4	(22 151.1)	749 842.3	
5.2	направление прибыли на пополнение фондов	30122	-	x	288 105.2	(288 105.2)	x	-	-	
5.3	операции с учредителями (участниками)	30123	-	-	x	(151 009.6)	x	(151 009.6)	(151 009.6)	
5.4	внесение в уставный фонд вкладов учредителей (участников)	301231	-	-	x	x	x	-	-	
5.5	выплата дивидендов акционерам	301232	x	x	x	(151 009.6)	x	(151 009.6)	(151 009.6)	
5.6	операции с собственными выкупленными акциями	301233	-	x	x	x	x	-	-	
5.7	перераспределение между статьями капитала	30125	-	-	-	-	-	-	-	
5.8	прочие изменения	30126	-	-	2 132.0	79 010.6	4 259.0	85 401.6	29 347.4	114 749.0
6	Остаток на 1 января 2013 г.	3013	412 279.3	-	441 725.3	920 025.6	597 528.0	2 371 558.2	11 608.8	2 383 167.0

СВЕДЕНИЯ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ за 2012 год

«Приорбанк» Открытое акционерное общество
г. Минск, ул. В. Хоружей, 31-а

(в миллионах белорусских рублей)

№ п/п	Наименование статьи	Символ	Пункт пояснительной записки	2012 год	2011 год
1	2	3	4	5	6
1	Прибыль	301211		602 452.9	470 508.5
2	Прочие компоненты совокупного дохода	301212		175 166.6	301 484.9
2.1	В том числе: переоценка основных средств	3012121	3.8.1	169 399.7	285 222.2
2.2	переоценка незавершенного строительства и неустановленного оборудования	3012122	3.8.1	5 766.9	16 122.3
2.3	переоценка ценных бумаг	3012123		-	140.4
2.4	переоценка инструментов хеджирования	3012124		-	-
2.5	переоценка прочих статей баланса	3012125		-	-
3	ИТОГО совокупный доход	30121		777 619.5	777 993.4
4	Доля в совокупном доходе, принадлежащая собственникам головной организации-банка			766 950.3	749 842.3
5	Доля меньшинства в совокупном доходе			(10 669.2)	(22 151.1)

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ за 2012 год

«Приорбанк» Открытое акционерное общество
г. Минск, ул. В. Хоружей, 31-а

(в миллионах белорусских рублей)

№ п/п	Наименование статьи	Символ	Пункт пояснительной записки	2012 год	2011 год
1	2	3	4	5	6
1 ПОТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ					
2	Полученные процентные доходы	70100		1 294 908.2	882 484.3
3	Уплаченные процентные расходы	70101		(901 336.4)	(527 108.5)
4	Полученные комиссионные доходы	70102		889 419.2	599 130.9
5	Уплаченные комиссионные расходы	70103		(120 682.8)	(102 104.4)
6	Чистый доход по операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями	70104		3 112.3	2 594.7
7	Чистый доход по операциям с ценными бумагами	70105		1 669.1	182.2
8	Чистый доход по операциям с иностранной валютой	70106		116 874.4	681 800.4
9	Чистый доход по операциям с производными финансовыми инструментами	70107		35 231.1	-
10	Прочие полученные доходы	70108		755 275.7	398 488.7
11	Прочие уплаченные расходы	70109		(661 852.1)	(381 164.7)
12	Уплаченный налог на прибыль	70110		(179 678.9)	(198 811.7)
13	Денежная прибыль (убыток) до изменения в операционных активах и операционных обязательствах - итого	701		1 232 939.8	1 355 491.9
14	Чистое снижение (прирост) денежных средств в Национальном банке	70200		(44 107.9)	(41 465.0)
15	Чистое снижение (прирост) денежных средств в банках	70201		998 682.0	(565 428.9)
16	Чистое снижение (прирост) денежных средств в ценных бумагах (кроме ценных бумаг, удерживаемых до погашения)	70202		-	(1 754.8)
17	Чистое снижение (прирост) денежных средств в форме кредитов, выданных клиентам	70203		(864 000.4)	182 659.2
18	Чистое снижение (прирост) денежных средств от производных финансовых активов	70204		(97 557.7)	-
19	Чистое снижение (прирост) денежных средств в прочих операционных активах	70205		(621 103.1)	(100 223.4)
20	Потоки денежных средств от изменения операционных активов - итого	702		(628 087.1)	(526 212.9)
21	Чистый прирост (снижение) денежных средств Национального банка	70300		(9 616.2)	(110 250.3)
22	Чистый прирост (снижение) денежных средств банков	70301		(1 477 813.3)	(715 904.4)
23	Чистый прирост (снижение) денежных средств клиентов	70302		1 927 646.8	354 919.7
24	Чистый прирост (снижение) денежных средств от ценных бумаг, выпущенных банком	70303		(198 326.6)	184 614.6
25	Чистый прирост (снижение) денежных средств от производных финансовых обязательств	70304		25 878.9	-
26	Чистый прирост (снижение) денежных средств в прочих операционных обязательствах	70305		234 143.4	153 136.5
27	Потоки денежных средств от изменения операционных обязательств - итого	703		501 913.0	(133 483.9)
28	Чистый поток денежных средств, полученных (использованных) от операционной деятельности	70		1 106 765.7	695 795.1
29 ПОТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ					
30	Приобретение основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	71100		(251 761.7)	(149 637.8)
31	Продажа основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	71101		19 179.2	16 151.7
32	Приобретение долгосрочных финансовых вложений в уставные фонды других юридических лиц	71102		(21 514.5)	(8 199.4)
33	Продажа долгосрочных финансовых вложений в уставные фонды других юридических лиц	71103		14 800.0	-
34	Приобретение ценных бумаг, удерживаемых до погашения	71104		-	-
35	Погашение (реализация) ценных бумаг, удерживаемых до погашения	71105		-	-
36	Чистый поток денежных средств, полученных (использованных) от инвестиционной деятельности	71		(239 297.0)	(141 685.5)
37 ПОТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ					
38	Эмиссия акций	72100		6 500.0	-
39	Выкуп собственных акций	72101		-	-
40	Продажа ранее выкупленных собственных акций	72102		-	-
41	Выплата дивидендов	72103		(150 680.6)	(96 528.0)</

«Жывая» спадчына

«РАГОЧУЦЬ НАВАТ ВЕРАБ'І НА ДАХАХ...»

ЛЁСЫ ХРАМАЎ І ЛЮДЗЕЙ — МОВАЙ СТАРЫХ ПАШТОВАК

Праваслаўныя і каталіцкія храмы, сінагогі, мячэці, пратэстанцкія зборы, уніяцкія цэрквы... Больш за 200 старых паштовак, у тым ліку 160 — з выявамі беларускіх помнікаў...



рас і месца для маркі. На выставе ёсць і паштоўкі без штамpleя, але большая частка, як бачым, выкарыстоўвалася менавіта для пісьмовых паведамленняў і накіроўвалася поштай.

У асноўным выстава лабудавана з паштовак, якія музей набыў у калекцыянераў, а яшчэ 15 — з прыватнай калекцыі гродзенца Яна Лявевіча.

Калі трывае ў руках старыя паштоўкі, то быццам дакрапанавана не толькі да святыхняў Бацькаўшчыны, многія з якіх да нашага часу не захаваліся, але і да чалавечых лёсаў...

У бліжэйшых планах музея — выдаць для наведвальнікаў наборы паштовак з выявамі гродзенскіх храмаў.

Барыс ПРАКОПЧЫК. Фота Яраслава ВАНЮКЕВІЧА

ёсць выказванні з любові нагоды і на любы густ. Аднак чаго вартыя шаблоны ў параўнанні са шчырасцю, непаўторнасцю асабістага подпісу кожнай канкрэтнай асобы?

Гэтая індывідуальнасць відаць нават праз стагоддзе. На прыклад, і сёння можа расмяшчыць адна з прадстаўленых на выставе паштовак, якая была даслана з Віцебска ў Пецярбург у 1909 годзе.

А вось у паштоўках перыяду Першай сусветнай вайны (яны, з выявамі беларускіх гарадоў, вышукліся спецыяльнымі выдавецкімі аддзелаў, якія былі створаны нямецкімі акупацыйнымі ўладамі) жарталівыя выказванні не ўбачыш.

Дарэчы, выстава «Святыхня Бацькаўшчыны» выявіла і так званыя «белыя плямы». Ёсць шмат паштовак з выявамі храмаў Гродна, Полацка, Віцебска, і амаль не прадстаўлены малыя гарады, мястэчкі і вёскі, усходняя частка Беларусі.

У бліжэйшых планах музея — выдаць для наведвальнікаў наборы паштовак з выявамі гродзенскіх храмаў.

Барыс ПРАКОПЧЫК. Фота Яраслава ВАНЮКЕВІЧА

Нераўнадушныя нататкі

ЛЁН НА ДЗВЕ ДЗЯРЖАВЫ

Мала прыняць праграму — важна, каб яна працавала

(Заканчэнне. Пачатак у нумары за 31 мая.) Равесніца Масквы — Волагда — сустрэла ясным надвор'ем і мноствам белага колеру, які выгадна адцяняе багата зеляніна горада.



Так, прынамсі, скажаў губернатар Волагодскай вобласці Алег Куўшынінак. Ён жа, як падалося, з задавальненнем зрабіў кароткі экскурс у гісторыю горада, расказаў аб славацкіх сталіцы Рускай Поўначы.

У бліжэйшых планах музея — выдаць для наведвальнікаў наборы паштовак з выявамі гродзенскіх храмаў.

Губернатар Куўшынінак гаворыць вельмі асцярожна і пераканаўча — аб неабходнасці падтрымкі вытворцаў і перапрацоў-

і з рэгіянальнага бюджэту. Ключавым удзельнікам праекта стала адкрытае акцыянернае таварыства «Волагодскі тэкстыль».

Сапраўды, праіснаваў да цэха «Волагодскага тэкстылю» прыёмна: чысціня, прыгажосць, дыхаецца лёгка, у паветры стаіць ледзь улоўны вадар натуральнага ляннага палатна.

Мастак-дызайнер з Волагды Ірына Зубарова са сваім тэарам.



шчыкаў лёну. Паводле пераканання Алега Аляксандравіча, Савецкую Армію падчас апошняй вайны ратаваў менавіта лён.

Ёсць праект «Развіццё ляннага комплексу Волагодскай вобласці шляхам міжкалінавай і міжтэрытарыяльнай кааперацыі».

Выстава, дарэчы, рабілі спецыяльна да прыезду прэзідэнта РФ Уладзіміра Пуціна ў сакавіку гэтага года.

Выстава, дарэчы, рабілі спецыяльна да прыезду прэзідэнта РФ Уладзіміра Пуціна ў сакавіку гэтага года.

яна не вытрымае спаборніцтва з іншымі сельскагаспадарчымі культурамі. Падтрымка ж павінна ажыццяўляцца не толькі сродкамі і тэхнікай, але і на ўзроўні патрыятычнай свядомасці.

«Самыя галоўныя людзі ляннаой вытворчасці працуюць у вёсцы. Ім трэба даць сучасную тэхніку, стварыць умовы. Калі людзі з'едуць з сяла, нічога не будзе».

светленькі мінімум (як самі яны казалі, «прафесійныя будаўнікі з гуманітарнай адукцыяй») прыходзілі з Чарналуца і купілі развалены лязавозадзік.

Гэту ж думку, толькі іншымі словамі, выказалі многія удзельнікі відэамова «Масква-Мінск» на тэму «Выратаваць лён: перспектывы развіцця ляннага комплексу ў Саюзнай дзяржаве».

Дэпутат Дзярждумы Вячаслаў Позгалей, былы губернатар Волагодскай вобласці, ганарыцца, што ў яго рэгіёне ляннуую галіну не запусцілі.

Усе тым ці нічым чынам схіляцца да думкі, што вярнуць лідарства ў вытворчасці лянных тканін дапаможа мадэрнізацыя ўсяго тэхналагічнага ланцужка — ад поля да прылачка.

Усе тым ці нічым чынам схіляцца да думкі, што вярнуць лідарства ў вытворчасці лянных тканін дапаможа мадэрнізацыя ўсяго тэхналагічнага ланцужка — ад поля да прылачка.

Падчас тэледыялогу адзначалася таксама, што лянная прамысловасць, з'яўляючыся датацыйнай па тэхніка-эканамічных паказчыках (такія, дарэчы, яна ва ўсім свеце), атрымае імпульс у развіцці толькі пры ўмове спрыяння як на дзяржаўным, так і на рэгіянальным узроўні.

Падчас тэледыялогу адзначалася таксама, што лянная прамысловасць, з'яўляючыся датацыйнай па тэхніка-эканамічных паказчыках (такія, дарэчы, яна ва ўсім свеце), атрымае імпульс у развіцці толькі пры ўмове спрыяння як на дзяржаўным, так і на рэгіянальным узроўні.

Мінск — Масква — Кастарама — Волагда — Орша — Шклоў

Дзіяна СЕРАДЗЮК. Фота аўтара

Асабістае

Сабака бывае куслівым... ..а адказнасць нясе гаспадар!

Калі бачу вялізнага сабаку, якога гаспадар вядзе без намордніка, стараюся, ад бяды падалей, абысці бокам гэту паручку.

Мне яшчэ пашчэсціла. Бальніца, укол супраць шаленства (для падстрахоўкі) — і адлусцілі дадому. Маўляў, пакулы жаніца — загаіцца.

А мінулым летам ад зубоў ратвейлера пацярпела 18-гадовая мінчанка, якая прыхахла на выхадныя ў вёску Галоцк Пухавіцкага раёна.

Групу экскурсантаў пакулы што невялікія.

Як вынік, маладая дзяўчына перажыла не адну аперацыю, а ўладальніца сабакі чакіе крмінальнай адказнасці... Хоць усяго гэтага можна было б не дапусціць.

Тым больш што такія патрабаванні змяшчаюцца ў Правілах утрымання свайкіх сабак, кошак, а таксама адлюво безнадглядных жывёл у населеных пунктах Рэспублікі Беларусь.

Надзея ДРЫЛА

Прыродныя рэсурсы

Ад бобра не чакай добра!

З гэтым, у нейкім сэнсе, згодныя і беларускія меліяратары. Дырэктар дэпартаменту па меліярацыі і воднай гаспадарцы Міністэрства сельскай гаспадаркі і харчавання Анатоль Бульня адзначыў, што бобры вельмі шкодзяць меліяратыўным збудаванням.

— Бабёр, праходзячы праз дамбу, робіць нары, што парушае працу збудавання. Даводзіцца шукаць, дзе ж гэтыя норы знаходзяцца.

Ганна ГАРУСТОВІЧ

Дакрануцца да гісторыі

УБАЧЫЦЬ МІНСК... НАВОБМАЦАК



Аднойчы ў выпускніцы гістфака БДУ Юліі Валента ўзнікла ідэя стварыць калекцыю помнікаў архітэктуры ў выглядзе макетаў. Лёс звёў яе з Людмілай Скрадаль, якая прапанавала «вынесці» макеты на вуліцу і зрабіць спецыялізаваную экскурсію для невідущых і славадушчых, каб яны змаглі адчуць сябе паўнаартаснымі экскурсантамі.

...Сёння запланавана экскурсія «Мінская ратуша» для навучанцаў спецыяльнай агульнаадукацыйнай школы № 188 г. Мінска для дзяцей з парушэннямі зроку.

Па словах Людмілы, такая праграма ў Мінску праводзіцца «з нуля», бо ніякай навуковай базы для гэтага няма ні ў нас, ні ў Еўропе.

барэльфеа, праўда, якога будынка — арганізатары пакулы трываюць у сакрэце.

Акрамя спецыялізаваных, ёсць у межах праекта і такія ўнікальныя экскурсіі, як «Мінск з завязанымі вачыма».

Такія экскурсіі ў нашай краіне — з'ява беспрэцэдэнтная. І гэта значны крок у сферы сацыялізацыі людзей з абмежаванымі магчымасцямі.

Акрамя вышэйзгаданых экскурсій, праект «Дотык да Мінска» распрацаваў яшчэ адзін спецыяльны маршрут для інвалідаў-калясачнікаў.

людзей з абмежаванымі магчымасцямі ўсё яшчэ не асмелываецца іх наведваць.

— На маю думку, у людзей яшчэ прысутнічае страх, што яны не змогуць пераадолець нейкія бар'еры, — мяркую Людміла Скрадаль.

Вось так Мінск становіцца бліжэй да тых, хто не бачыць.



Людзям, якія могуць бачыць, прапаваюць незвычайны падыход да экскурсіі: ім завязваюць вочы і з тэкставым суправаджэннем вядуць па маршруце, а пасля прапаваюць пазнаёміцца з барэльфеам і з ратушаў.

Павулярынасць такіх экскурсій неверагодная. — запэўнівае Людміла Скрадаль і запрашае ўсіх паўдзельнічаць у экскурсіях.

Акрамя вышэйзгаданых экскурсій, праект «Дотык да Мінска» распрацаваў яшчэ адзін спецыяльны маршрут для інвалідаў-калясачнікаў.

Людзям, якія могуць бачыць, прапаваюць незвычайны падыход да экскурсіі: ім завязваюць вочы і з тэкставым суправаджэннем вядуць па маршруце.

цы географіі Элеаноры Кавалько. Сярод дзяцей ёсць і зусім невідущыя, і тыя, хто бачыць.

— Нам, відущым, гэта цяжка ўявіць, але такія людзі ў дзяцінстве таксама гу-

ЗАВЕРЕНО
Департаментом по ценным бумагам
Министерства финансов Республики Беларусь
... С.А.Сушко
3 июня 2013 года



УТВЕРЖДЕНО
Наблюдательным советом
ОАО «Евроторгинвестбанк»
8 мая 2013 г., протокол №15

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
об открытой продаже облигаций
Открытого акционерного общества «Евроторгинвестбанк»
первого выпуска

1. Наименование эмитента
На белорусском языке:
полное – Адкрытае акцыянернае таварыства «Евроторгінвестбанк»;
сокращенное – ААТ «Евроторгінвестбанк».
На русском языке:
полное – Открытое акционерное общество «Евроторгинвестбанк» (в
дальнейшем именуемое «Банк»);
сокращенное – ОАО «Евроторгинвестбанк».

2. Место нахождения эмитента, телефон, факс, электронный адрес
(е-mail)
Место нахождения: Республика Беларусь, 220075, г. Минск, пер. Про-
мысленный, д. 11.
Тел./факс: (017)2372580.
Адрес в интернете: www.etib.by.
E-mail: info@etib.by.

3. Номера счетов эмитента, на которые будут зачисляться средства,
поступающие при проведении открытой продажи
Денежные средства при проведении открытой продажи облигаций
ОАО «Евроторгинвестбанк» первого выпуска (далее – облигации) будут
зачисляться на счет №4940800009746 в Банке, код 735, УНП 807000043.

4. Наименование периодического печатного издания, в котором
будет публиковаться бухгалтерская отчетность эмитента в составе,
определенном пунктом 8 Инструкции о порядке представления и
публикации участниками рынка ценных бумаг отчетности и иной
информации, утвержденной постановлением Министерства финансов
Республики Беларусь от 21 декабря 2010 г. №157 «О некоторых воп-
росах предоставления и публикации участниками рынка ценных бумаг
отчетности и иной информации» (Национальный реестр правых
актов Республики Беларусь, 2011 г., №12, 8/23164), информация
о принятом решении о реорганизации или ликвидации эмитента либо
о возбуждении в отношении эмитента производства по делу об эконо-
мической несостоятельности (банкротстве), о внесенных измене-
ниях в проспект эмиссии, а также сроки их публикации
Вышеуказанная отчетность Банка печатается в газете «Звязда». С
указанной информацией также можно ознакомиться на официальном
сайте Банка по адресу: www.etib.by.

5. Наименование депозитария, обслуживающего эмитента, его
место нахождения, дата, номер государственной регистрации и наимено-
вание органа, его зарегистрировавшего, номер специального
разрешения (лицензии) на осуществление профессиональной и бирже-
вой деятельности по ценным бумагам, срок действия специаль-
ного разрешения (лицензии)
Наименование депозитария: ОАО «Белинвестбанк».
Место нахождения: 220022, г. Минск, пр-т Машерова, 29.
Дата и место государственной регистрации: зарегистрирован в Нацио-
нальном банке Республики Беларусь 03.09.2001 за №807000028.
Специальное разрешение (лицензия) на право осуществления про-
фессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам №02200/5200-
1246-1103 выдано Министерством финансов Республики Беларусь.
Срок действия лицензии – до 16.03.2014.

6. Размер уставного фонда эмитента
Размер зарегистрированного уставного фонда Банка составляет
64 924 428 800 (Шестьдесят четыре миллиарда девятьсот двадцать четы-
ре миллиона четыреста двадцать восемь тысяч восемьсот) белорусских
рублей.

7. Дата, номер государственной регистрации эмитента и наимено-
вание органа его зарегистрировавшего
Банк зарегистрирован Национальным банком Республики Беларусь 25 фев-
ряля 2002 г., регистрационный № 807000043 как Открытое акционерное обще-
ство «Международный резервный банк» и переименован в Открытое акцио-
нерное общество «Евроторгинвестбанк» в соответствии с решением Общего
собрания акционеров Банка от 12 декабря 2012 г., протокол №6.

8. Место, время и способ ознакомления с проспектом эмиссии
С более подробной информацией и Проспектом эмиссии можно озна-
комиться, начиная с даты публикации в средствах массовой информации
текста настоящей Краткой информации:
– в Казначействе Банка по адресу: 220040, Республика Беларусь,
г. Минск, ул. Л. Беды, д. 25 с 9.00 до 16.00 в рабочие дни;
– на интернет-сайте Банка: www.etib.by.

9. Дата принятия решения о выпуске облигаций и наименование
органа, принявшего это решение
Решение о выпуске облигаций Банка принято Наблюдательным советом
Банка 08.05.2013, протокол №15.

10. Форма выпуска облигаций, объем эмиссии, количество обли-
гаций
Table with 5 columns: Номер выпуска, Форма выпуска (вид облигаций), Объем эмиссии, Количество облигаций, Серия, номера

11. Номинальная стоимость облигаций
Номинальная стоимость облигаций – 1 000 000 (Один миллион) бело-
русских рублей.

12. Цель выпуска облигаций
Выпуск облигаций осуществляется в целях привлечения временно
свободных денежных средств юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей и направления полученных средств на пополнение ресурс-
ной базы Банка. Средства, полученные от размещения облигаций, будут
направлены на выполнение задатк, предусмотренных Уставом Банка.

13. Период проведения открытой продажи облигаций
После опубликования Краткой информации, заверенной в установлен-
ном порядке Департаментом по ценным бумагам Министерства финансов
Республики Беларусь, Банк проводит открытую продажу облигаций с
05.06.2013 по 05.12.2013 включительно, если иной срок не будет определен
Правлением и Наблюдательным советом Банка. Период проведения откры-
той продажи облигаций может быть сокращен также в случае полной
реализации всего объема эмиссии облигаций.

14. Место и время проведения открытой продажи облигаций
Размещение облигаций осуществляется путем открытой продажи на
внебиржевом и/или биржевом рынках.
Покупателям облигаций могут быть резиденты и нерезиденты Респу-
блики Беларусь в соответствии с законодательством Республики Беларусь
– юридические лица и индивидуальные предприниматели.
На внебиржевом рынке размещение облигаций осуществляется Казна-
чейством Банка (220040, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Л. Беды, д. 25,
тел. (017) 2622665, факс (017) 2372580) на основании договоров открытой
продажи облигаций, заключенных между Банком и покупателями.
На биржевом рынке размещение облигаций осуществляется через
торговую систему ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» (далее
– Биржа). Покупатель, не являющийся профессиональным участником
рынка ценных бумаг, может осуществить покупку облигаций только с ис-
пользованием услуг профессионального участника рынка ценных бумаг
– члена Секции фондового рынка Биржи в соответствии с законодатель-
ством Республики Беларусь.

15. Порядок размещения облигации продается по цене, равной номиналь-
ной стоимости, увеличенной на сумму накопленного процентного дохода
(по текущей стоимости облигаций), за исключением дней выплаты про-
центного дохода. В указанные дни облигации продается по их номиналь-
ной стоимости. В день начала открытой продажи текущая стоимость обли-
гаций равна номинальной стоимости облигаций.
Текущая стоимость облигации рассчитывается на дату совершения
операции по следующей формуле:
С=Нп+Дн, где:
С – текущая стоимость облигаций;
Нп – номинальная стоимость облигаций;
Дн – накопленный процентный доход.
Накопленный процентный доход рассчитывается по следующей формуле:

Formula for calculating current value of bonds: D_n = ((Nn * Pn1 * T1(365)) / 365 * 100) + ... + ((Nn * Pn_n * Tn(365)) / 366 * 100)

Дн – накопленный процентный доход;
Нп – номинальная стоимость облигаций;
Пд, Пп, Пп – процентная ставка за соответствующую часть периода
начисления процентного дохода, в пределах которого ставка рефинанси-
рования Национального банка Республики Беларусь была неизменной,
равная ставке рефинансирования Национального банка Республики Бело-
русь плюс 2 (два) процентных пункта;

T1(365) T2(365) Tn(365) – количество дней соответствующей части периода
начисления процентного дохода, приходящееся на календарный год, со-
стоящий из 365 дней, в пределах которого ставка рефинансирования
Национального банка Республики Беларусь была неизменной;

T1(366) T2(366) Tn(366) – количество дней соответствующей части периода
начисления процентного дохода, приходящееся на календарный год, со-
стоящий из 366 дней, в пределах которого ставка рефинансирования
Национального банка Республики Беларусь была неизменной.

15. Срок обращения облигаций
Срок обращения облигаций – 548 календарных дней (с 05.06.2013 по
05.12.2014).
При расчете срока обращения облигаций день начала размещения и
день начала погашения облигаций считаются одним днем.

16. Дата начала погашения облигаций
Дата начала погашения облигаций – 05.12.2014. Дата окончания по-
гашения облигаций совпадает с датой начала погашения облигаций.

17. Размер или порядок определения размера дохода по облига-
циям, условия его выплаты
По облигациям установлен переменный процентный доход, выплачи-
ваемый владельцам облигаций периодически (один раз в три месяца) в
дату окончания соответствующего периода начисления процентного до-
хода в течение срока обращения облигаций. Ставка процентного дохода
по облигации равна ставке рефинансирования Национального банка Рес-
публики Беларусь (с учетом его изменения) плюс 2 (два) процентных
пункта.

Процентный доход выплачивается:
– на основании реестра владельцев облигаций, сформированного де-
позитарием Банка за 5 (Пять) рабочих дней до даты выплаты процентного
дохода;
– на счета владельцев облигаций, являющихся таковыми по состоянию
на дату формирования реестра владельцев облигаций;
– путем перечисления в безналичном порядке в соответствии с требо-
ваниями действующего законодательства Республики Беларусь суммы
процентного дохода в белорусских рублях на счета владельцев облига-
ций.

В случае отсутствия в реестре владельцев облигаций данных о счетах
владельцев облигаций в белорусских рублях, открытых в уполномоченных
банках Республики Беларусь, а также в случае, если реестр содержит
ошибочные банковские реквизиты, сумма, подлежащая выплате, выплачи-
вается путем депонирования на счете Банка до непосредственного
письменного обращения владельца облигации. Проценты по депониро-
ванным суммам не начисляются и не выплачиваются.
Величина процентного дохода по облигации рассчитывается по сле-
дующей формуле:

Formula for calculating interest: D = ((Nn * Pn1 * T1(365)) / 365 * 100) + ... + ((Nn * Pn_n * Tn(365)) / 366 * 100)

где:
Д – процентный доход по облигациям, выплачиваемый периодически
в течение срока обращения облигации (белорусских рублей);
Нп – номинальная стоимость облигации;
Пп, Пп, Пп – процентная ставка за соответствующую часть периода
начисления процентного дохода, в пределах которого ставка рефинанси-
рования Национального банка Республики Беларусь была неизменной,
равная ставке рефинансирования Национального банка Республики Бело-
русь плюс 2 (два) процентных пункта;

T1(365) T2(365) Tn(365) – количество дней соответствующей части периода
начисления процентного дохода, приходящееся на календарный год, со-
стоящий из 365 дней, в пределах которого ставка рефинансирования
Национального банка Республики Беларусь была неизменной;

T1(366) T2(366) Tn(366) – количество дней соответствующей части периода
начисления процентного дохода, приходящееся на календарный год, со-
стоящий из 366 дней, в пределах которого ставка рефинансирования
Национального банка Республики Беларусь была неизменной.

Расчет процентного дохода осуществляется по каждой облигации ис-
ходя из фактического количества дней в году (365 или 366). Проценты
начисляются за каждый календарный день года.

18. Период начисления процентного дохода по облигациям
Период начисления процентного дохода по облигации – с 06.06.2013
по 05.12.2014 (с даты, следующей за датой начала размещения облигаций,
по дату начала погашения облигаций) включительно.

19. Даты выплаты периодических выплачиваемого процентного
дохода
Процентный доход выплачивается в дату окончания соответствующего
периода начисления процентного дохода, указанную в Графике выплаты
процентного дохода по облигациям:
График выплаты процентного дохода по облигациям

Table with 6 columns: № периода начисления процентного дохода, Начало периода, Конец периода, Продолжительность периода, дней, Дата выплаты процентного дохода, Дата формирования реестра

В случае если дата выплаты процентного дохода выпадает на нера-
бочий день, выплата осуществляется в первый рабочий день, следующий
за нерабочим днем. Проценты на сумму процентного дохода по облига-
ции за указанные нерабочие дни не начисляются и не выплачиваются.
Под нерабочим днем в настоящей Краткой информации считаются вы-
ходные дни, государственные праздники и праздничные дни, установ-
ленные и объявленные Президентом Республики Беларусь нерабочими
днями.

20. Порядок обращения облигаций
Обращение облигаций осуществляется в соответствии с законодатель-
ством Республики Беларусь через торговую систему Биржи и/или на
внебиржевом рынке.
Владельцами облигаций на вторичном рынке могут быть юридические
лица и индивидуальные предприниматели – резиденты и нерезиденты
Республики Беларусь, а также Банк.
Сделки с облигациями на вторичном рынке прекращаются за 5 (Пять)
рабочих дней до даты начала погашения облигаций, указанной в пункте
16 настоящей Краткой информации.

21. Условия и порядок досрочного погашения облигаций
Банк может принять решение о досрочном погашении настоящей вып-
уска облигаций либо его части в следующих случаях:
а) принятия соответствующего решения уполномоченным органом
Банка. О данном решении Банк письменно уведомляет владельцев обли-
гаций не позднее 5 (Пяти) рабочих дней до установленной даты досроч-
ного погашения облигаций;
б) приобретения Банком всего объема настоящего выпуска облигаций
либо его части до даты окончания срока обращения облигаций в порядке,
определенном пунктом 24 настоящей Краткой информации;

в) неразмещенных Банком облигаций в полном объеме эмиссии либо
оставшейся части неразмещенных облигаций на момент принятия соот-
ветствующего решения.

При досрочном погашении владельцам облигаций выплачивается их
номинальная стоимость, а также процентный доход, рассчитанный с даты,
следующей за датой выплаты процентного дохода за предшествующий
период, по дату досрочного погашения включительно (иные полученные
процентные доходы – при их наличии). Реестр владельцев облигаций
формируется за 5 (Пять) рабочих дней до даты досрочного погашения
облигаций.
Досрочное погашение облигаций производится на основании реестра
владельцев облигаций путем перечисления в безналичном порядке в со-
ответствии с требованиями действующего законодательства Республики
Беларусь причитающихся денежных средств в белорусских рублях на
счета владельцев облигаций.

В случае принятия вышеуказанных решений Банк в установленном
порядке уведомляет Департамент по ценным бумагам Министерства фи-
нансов Республики Беларусь о необходимости исключения из Государ-
ственного реестра ценных бумаг (аннулирования) облигаций первого вы-
пуска или его части.

Владелец облигаций обязан осуществить перевод погашаемых обли-
гаций на счет «депо» Банка не позднее рабочего дня, следующего за днем
перечисления на счет владельца облигаций денежных средств, необходи-
мых для погашения облигаций, по следующим реквизитам:
переводополучатель – ОАО «Евроторгинвестбанк», счет «депо»
№ 011.6000038/0;
депозитарий переводополучателя – ОАО «Белинвестбанк», код 011,
корреспондентский счет «депо» лор 1000027;
назначение перевода: перевод облигаций на счет «депо» эмитента в
связи с погашением.

22. Порядок погашения облигаций
При погашении облигаций их владельцам выплачивается номинальная
стоимость облигаций, а также процентный доход за последний период
начисления процентного дохода (иные неполученные процентные доходы
– при их наличии).

Погашение облигаций производится на основании реестра владельцев
облигаций, сформированного депозитарием Банка в срок, указанный в
пункте 23 настоящей Краткой информации, путем перечисления в безна-
личном порядке причитающихся денежных средств на счета владельцев
облигаций в белорусских рублях в соответствии с законодательством
Республики Беларусь.

В случае если день погашения выпадает на нерабочий день, погашение
осуществляется в первый рабочий день, следующий за нерабочим днем.
Проценты на сумму погашения за указанные нерабочие дни не начисля-
ются и не выплачиваются.
В случае отсутствия в реестре владельцев облигаций данных о счетах
владельцев облигаций, а также в случае, если реестр содержит ошибочные
банковские реквизиты, сумма, подлежащая выплате, выплачивается путем
депонирования на счете Банка до непосредственного обращения владель-
ца облигации. Проценты по депонированным суммам не начисляются и не
выплачиваются.

Обязанность Банка по погашению облигаций считается исполненной с
момента списания денежных средств со счета Банка по реквизитам счетов
владельцев облигаций.

Владелец облигаций обязан осуществить перевод погашаемых обли-
гаций на счет «депо» Банка не позднее рабочего дня, следующего за днем
перечисления на счет владельца облигаций денежных средств, необходи-
мых для погашения облигаций, по следующим реквизитам:
переводополучатель – ОАО «Евроторгинвестбанк», счет «депо»
№ 011.6000038/0;
депозитарий переводополучателя – ОАО «Белинвестбанк», код 011,
корреспондентский счет «депо» лор 1000027;
назначение перевода: перевод облигаций на счет «депо» эмитента в
связи с погашением.

23. Порядок определения даты, на которую формируется реестр
владельцев облигаций
Для целей погашения облигаций депозитарий Банка формирует реестр
владельцев облигаций за 5 (Пять) рабочих дней до даты начала погашения
облигаций, указанной в пункте 16 настоящей Краткой информации.

24. Условия и порядок приобретения облигаций эмитентом до даты
начала их погашения
В период обращения облигаций Банк обязуется осуществлять приоб-
ретение (выкуп) облигаций у любого их владельца:

- в следующие даты: 04.12.2013, 04.03.2014, 04.06.2014, 04.09.2014;
– на внебиржевом рынке на основании договора купли-продажи обли-
гаций, заключенного между владельцем облигаций и Банком, и/или
через торговую систему Биржи;
– по цене, равной номинальной стоимости облигаций.
Кроме того, в период обращения облигаций Банк имеет право осущест-
влять приобретение (выкуп) облигаций у любого их владельца в сроки и
по цене, установленной соглашением между владельцем облигаций и
Банком.

Для продажи облигаций Банку владельцы облигаций должны подать в
Банк заявление, которое должно содержать:
наименование владельца облигаций;
место нахождения и контактные телефоны владельца облигаций;
номер выпуска облигаций;
количество облигаций, предлагаемых для продажи;
банковские реквизиты счета для перечисления средств за проданные
облигации;

наименование профессионального участника рынка ценных бумаг –
члена Секции фондового рынка Биржи, который будет осуществлять
продажу облигаций на биржевом рынке (в случае, если владелец облигаций
не является профессиональным участником рынка ценных бумаг);
подпись уполномоченного лица владельца облигаций.
В случае, если для осуществления продажи облигаций Банку владель-
цу облигаций необходимо принятие решения соответствующего органа,
или получение согласования, или получение разрешения, владелец про-
даваемых облигаций обязан одновременно принять (получить) данное
решение (согласование, разрешение).

Заявление о продаже облигаций Банку должно быть представлено в
Банк не позднее 5 (Пяти) рабочих дней до предполагаемой даты продажи
облигаций по факсу (с последующим предоставлением оригинала не
позднее 3 (Трех) рабочих дней до даты продажи облигаций), заказным
письмом или непосредственно по адресу: 220040, Республика Беларусь,
г. Минск, ул. Л. Беды, д. 25, тел. (017) 2622665, факс (017) 2372580. Зая-
вление, предоставленное после указанных сроков, Банком к исполнению
не принимается.

Банк имеет право осуществлять следующие операции с выкупленными
облигациями:
дальнейшую реализацию облигаций на вторичном рынке по договорной
цене;
досрочное погашение облигаций;
иные действия с облигациями в соответствии с законодательством
Республики Беларусь.

25. Условия и порядок возврата средств инвесторам при запре-
щении выпуска облигаций Департаментом по ценным бумагам Мини-
стерства финансов Республики Беларусь
В случае запрещения настоящего выпуска облигаций Департаментом
по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь, Банк в
месячный срок с момента принятия указанного решения возвращает
владельцам облигаций денежные средства, направленные на покупку
облигаций, с уплатой процентов за пользование денежными средствами по
ставке процентного дохода, указанной в части первой пункта 17 на-
стоящей Краткой информации, за текущий период начисления процент-
ного дохода, в котором принято решение о запрещении выпуска облига-
ции.

26. Дата и номер государственной регистрации облигаций
Облигации зарегистрированы Департаментом по ценным бумагам
Министерства финансов Республики Беларусь «03» июня 2013 года.
Номер государственной регистрации Облигаций: 5-2002-1907.

27. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по обли-
гациям
Облигации выпускаются в соответствии с подпунктом 1.8 пункта 1
Указа Президента Республики Беларусь от 28 апреля 2006 г. № 277 «О не-
которых вопросах регулирования рынка ценных бумаг».

28. Сведения о согласовании выпуска облигаций с Национальным
банком Республики Беларусь
Выпуск облигаций осуществляется в пределах 80 процентов от суммы
нормативного капитала Банка по согласованию с Национальным банком
Республики Беларусь (постановление Правления Национального банка
Республики Беларусь от 22 мая 2013 г. № 306).

И.О. Председателя Правления В.Н. Павлюк
Главный бухгалтер С.С. Яшук
Лицензия ОАО «Евроторгинвестбанк» № 26 от 21.01.2013 г. УНП 807000043.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО АУКЦИОНА
Государственное предприятие
«Минский областной центр инвестиций и приватизации»
(организатор аукциона) по поручению
ЧУП «Санаторий «Приморский» Общественного объединения
«Белорусское общество глухих» (продавец)
проводит открытый аукцион по продаже объектов
недвижимого имущества одним лотом в составе:
ЗДАНИЕ КОТЕЛЬНОЙ,
инвентарный номер № 600/с-72495, общей площадью 523,2 кв.м,
расположено на земельном участке площадью 0,3505 га
(предоставлен на праве постоянного пользования);
МАЗУТНАЯ СТАНЦИЯ,
инвентарный номер №600/с-139470, общей площадью 218,2 кв.м,
расположено на земельном участке площадью 0,4281 га
(предоставлен на праве постоянного пользования).
Объекты расположены по адресу:
Минская область, Минский район, район д. Семково.
На земельных участках имеются ограничения прав в использовании – во-
додохранная зона водных объектов (вдр. Заславское), зона санитарной охраны
водных объектов, используемых для питьевого водоснабжения, территория
курортов, зон санитарной охраны месторождений лечебных минеральных вод
и лечебных сапропелей, иных земель, обладающих природными лечебными
факторами и используемые или предназначенные для организованного мас-
сового отдыха населения и туризма.
Начальная цена с НДС – 2 033 604 000 бел. руб.
Задаток 10% от начальной цены (203 360 400 бел. руб.), перечисляется:
резидентами РБ на р/с № 3012108260016; нерезидентами РБ в валютном
эквиваленте по курсу Нацбанка РБ на дату платежа на р/с: в евро (EUR)
– 3012108260032; в долларах США (USD) – 3012108260029; в российских
рублях (RUB) – 3012108260045; в ЦЕБ № 701 ОАО «БПС-Сбербанк», БИК
153001369, г. Минск, УНП 690324015, государственное предприятие «Мин-
ский областной центр инвестиций и приватизации».
Договор купли-продажи должен быть подписан в течение 3 (трех) рабочих
дней после проведения аукциона. Оплата за объект производится в течение
10 (десяти) банковских дней со дня проведения аукциона, если иное не пред-
усмотрено договором купли-продажи. Затраты на организацию и проведение
аукциона возмещает победитель торгов (покупатель).
Предыдущие извещения о проведении торгов опубликованы
в газете «Звязда» за 28.03.2013 г. и 24.04.2013.
Порядок проведения аукциона и оформления участия
в торгах оговорен в условиях его проведения,
размещенных на сайте организатора торгов www.rlt.by.
Аукцион состоится 14.06.2013 в 12.00 по адресу: г. Минск, ул. Чкалова, 5,
каб. 324. Заявления на участие и необходимые документы принимаются по
13.06.2013 до 12.00 по указанному адресу.
Тел.: (8017) 224 61 34, (8029) 102 21 17.

Круглую печать ПЧУП «Медватфарм»
(г. Минск, УНП 190179927) считать недействительной.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
Аукцион состоится 09.07.2013 г. в 10.30 по адресу:
220039, г. Минск, ул. Воронянского, д. 5, к. 3, кабинет № 217.
Организатором аукциона является
РУП «Белпочта»
в лице Минского филиала РУП «Белпочта»,
находящегося по адресу: г. Минск, ул. Воронянского, д. 5, к. 3.
На аукционе выставляются право заключения договора аренды
недвижимого имущества.
1) Помещение на 1 этаже здания отделения перевозки почты, располо-
женного по адресу: Минская обл., г. Молодечно, ул. Бокшанская, 1А в удо-
влетворительном состоянии, срок аренды – 5 лет, целевое использование
– размещение офиса, складского помещения, осуществление торговли,
оказание услуг, производственных целей (за исключением вредных произ-
водств). Коэффициент от 0,5 до 3 установлен 2.
2) Помещение на 3 этаже административного здания, расположенного по
адресу: Минская обл., г. Молодечно, ул. Припычского, 18 в удовлетвори-
тельном состоянии, срок аренды – 5 лет, целевое использование – размещение
офиса, складского помещения, осуществление торговли, оказание услуг,
производственных целей (за исключением вредных производств). Коэффи-
циент от 0,5 до 3 установлен 3.
3) Помещение на 1 этаже здания гаража, расположенного по адресу:
Минская обл., г. Жодино, пр-т Мира, 9 в удовлетворительном состоянии, срок
аренды 5 лет, целевое использование – размещение складского помещения,
осуществление торговли, оказание услуг, производственных целей (за ис-
ключением вредных производств). Коэффициент от 0,5 до 3 установлен 3.
4) Помещение в подвале изолированного административно-производст-
венного помещения, расположенного по адресу: Минская обл., г. Жодино,
пр-т Мира, 9-1 в удовлетворительном состоянии, срок аренды – 5 лет, целевое
использование – размещение офиса, складского помещения, осуществле-
ние торговли, оказание услуг, производственных целей (за исключением
вредных производств). Коэффициент от 0,5 до 3 установлен 3.
5) Помещение на 2 этаже изолированного административно-
производственного помещения, расположенного по адресу: Минская обл.,
г. Жодино, пр-т Мира, 9-1 в удовлетворительном состоянии, срок арен-
ды – 5 лет, целевое использование – размещение офиса, складского по-
мещения, осуществление торговли, оказание услуг, производственных
целей (за исключением вредных производств). Коэффициент от 0,5 до
3 установлен 3.
6) Помещение площадью 14,4 кв.м. Начальная цена продажи –
309 600 руб., размер задатка – 30 960 рублей.
7) Помещение площадью 11,0 кв.м. Начальная цена продажи –
236 500 руб., размер задатка – 23 650 рублей.
8) Помещение площадью 22,6 (21,8; 0,4; 0,4) кв.м. Начальная
цена продажи – 485 900 рублей, размер задатка – 48 590 рублей.
9) Помещение площадью 15,1 (14,5; 0,3; 0,3) кв.м. Начальная
цена продажи – 324 650 рублей, размер задатка – 32 465 рублей.
10) Помещение площадью 13,1 (12,5; 0,3; 0,3) кв.м. Начальная
цена продажи – 271 650 рублей, размер задатка – 27 165 рублей.
11) Помещение площадью 12,6 (12,0; 0,3; 0,3) кв.м. Начальная
цена продажи – 270 300 рублей, размер задатка – 27 030 рублей.
12) Помещение на участке в аукционе принимаются с 05.06.13 г. по 05.07.13 г.
в рабочее время (с 10.00 до 16.00) по адресу: г. Минск, ул. Воронянского,
д. 5, к. 3, кабинет 103. Документы, поданные после 16.00 05.07.13 г., не
рассматриваются.
Порядок оформления участия в аукционе, а также порядок проведения
аукциона определены Положением о порядке проведения аукционов по
продаже прав заключения договоров аренды зданий, сооружений и по-
мещений, находящихся в республиканской собственности, утвержденным
постановлением Совета Министров от 08.08.2009 г. №1049.
Для участия в аукционе участник в срок, установленный для приема до-
кументов на участие в аукционе:
– перечисляет задаток на субсчет 3012205780018 в Минском отделении
БелАТБ, код 942, УНП 101120215, Минский филиал РУП «Белпочта»;
– подает заявление на участие в аукционе;
– заключает соглашение о правах и обязанностях сторон в процессе
подготовки и проведения аукциона;
– предоставляет копию платежного документа о перечислении задатка.
Помимо указанных документов:
– физическое лицо предъявляет документ, удостоверяющий личность;
– индивидуальный предприниматель – копию свидетельства о государ-
ственной регистрации;
– юридическое лицо (резидент Республики Беларусь) – копию документа,
подтверждающего государственную регистрацию; нерезидент – легализован-
ный в установленном порядке копии учредительных документов и выписку
из торгового реестра страны происхождения (выписка должна быть
произведена не ранее чем за 6 месяцев до даты подачи заявления на участие
в аукционе) или иное эквивалентное доказательство юридического статуса
в соответствии с законодательством страны происхождения.
Представитель физического лица, индивидуального предпринимателя,
юридического лица предъявляет доверенность (документ, подтверждающий
полномочия должностного лица) и документ, удостоверяющий личность
данного представителя.
Копии документов представляются без нотариального засвидетель-
ствования.
Победителем аукциона признается участник, предложивший наивысшую
цену за предмет аукциона. Победитель аукциона (лицо, приравненное к по-
бедителю аукциона) в течение 3 рабочих дней со дня его проведения обязан
в установленном порядке перечислить на счет арендодателя сумму, за
которую подан предмет аукциона, за вычетом внесенной им суммы задатка,
а также возместить организатору аукциона затраты на его организацию
и проведение, в том числе расходы, связанные с изготовлением и предо-
ставлением участникам документации, необходимой для его проведения.
Информация о затратах на организацию и проведение аукциона, порядке
и сроках их возмещения доводится до сведения участников перед началом
аукциона под роспись.
Договор аренды по результатам аукциона заключается в течение 10 ра-
бочих дней со дня проведения аукциона.
Телефон для справок: (8 017) 213 28 18,
факс (8 017) 207 75 67.

